



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

15

КРАСАВІКА 2014 г.

АЎТОРАК

№ 69 (27679)

Кошт 1800 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Страхи і міфы сямейнага харчавання



У краме не пашкодзіць пільнасць



Пра што распавядаюць «Гарадскія шалі»

ВЫНІКІ СУБОТНІКА



РЭНЕСАНС ПА-БЕЛАРУСКУ — АДРАДЖЭННЕ

У новых гатэлях неабходна максімальна выкарыстоўваць айчынную прадукцыю, лічыць Прэзідэнт

Учора Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у адкрыцці ўзвядзенага да чэмпіянату свету па хакеі гатэля «Рэнесанс Мінск». Кіраўнік дзяржавы азнаёміўся з гатэлем, умовамі пражывання гасцей. На перыяд правядзення чэмпіянату свету тут размесцяцца дэлегацыі шасці краін-удзельніц: хакейнай каманды Канады, Нарвегіі, Славакіі, Даніі, Чэхіі і Швецыі.



Фотаграфія БЕЛТА



ЛІЧБА ДНЯ 70 млн

дзру саджанне падчас «Тыдні лесу», які быў прысвечаны 70-й гадавіне вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэтыя дрэвы стануць своеасаблівым мірным пасланнем будучым пакаленням беларусаў. Больш за ўсё сеянцаў і саджанцаў (16,7 млн) высадзілі жыхары Гомельшчыны. Удзельнікамі акцыі ў Магілёўскай вобласці саджанне 13,6 млн дрэў, у Мінскай — 12 млн, у Віцебскай — 10,2 млн, у Гродзенскай 9,9 млн і ў Брэстскай — 7,6 млн. Акрамя стварэння новых лясоў, закладваліся памяtnыя алеі і скверы ў гонар вайны Валікай Айчынай вайны, якія змагаліся за вызваленне Беларусі.

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 15.04.2014 г.

Долар ЗША	9930,00
Еўра	13760,00
Рас. руб.	276,00
Укр. грыўня	778,82

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+10°
Віцебск	+10°
Гомель	+12°
Гродна	+10°
Магілёў	+12°
Мінск	+12°

ДОМ ДЛЯ МАМ І НЕМАЎЛЯТ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прыняў удзел у рэспубліканскім суботніку. Разам з кіраўніком дзяржавы на будаўніцтва новага ахушэрска-гінекалагічнага корпуса 5-й гарадской клінічнай бальніцы працавалі чыноўнікі, студэнты Беларускага дзяржаўнага медуніверсітэта і трохразова алімпійская чэмпіёнка, Герой Беларусі Дар'я Домрачава, паведамляе БЕЛТА.

Па прыбыцці на будпляцоўку Прэзідэнт далажылі аб ходзе будаўніцтва. Работы вядуцца з апрадэжжэннем графіка на 12 месяцаў, увесці ў строй аб'ект плануецца да 3 ліпеня 2015 года. Затым Аляксандр Лукашэнка накіраваўся непасрэдна ў будынак новага раддома, дзе яго брыгада выконвала працы па падладзе цэментных сцяжак.

Гэты раддом стане адным з найбуйнейшых у Беларусі і будзе адпавядаць усім сучасным санітарным патрабаванням. Будынак будзе максімальна камфортным як для персаналу, так і для саміх парадзіх, а ўзровень якасці аказання медпамагі і дыягностыкі на парадок вышэйшы. На плошчах ахушэрска-гінекалагічнага корпуса ў тым ліку размесцяцца лабараторыя з найноўшым абсталяваннем, кабінеты фізіятэрапіі і функцыянальнай дыягностыкі, сучасныя памяшканні для кафедраў медуніверсітэта.

АЛЕЯ Ё ГОНАР ВЫЗВАЛЕННЯ

Суботнікі — гэта вельмі добрая традыцыя, якая яднае людзей і дазваляе хаця б адзін раз у год усім разам папрацаваць на агульні вынік. Такую думку выказаў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Андрэй КАБЯКОЎ, які ўдзельнічаў у закладцы ясенвай алеі ў Лощыцкім парку.

Падчас рэспубліканскага суботніка ў адным з найпрыгажэйшых паркаў сталіцы высадзілі алею з 70 ясеняў — менавіта такі юбілей вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў адзначае сёлетня Беларусь. Адно з дрэў Андрэй Кабякоў пасадзіў асабіста.

Але ўшанаванне юбілейнай даты — не адзіная адметнасць сёлётыяга рэспубліканскага суботніка. У гэтым годзе ўсе заробленыя падчас яго сродкі будуць накіраваны на стварэнне цэнтры пазітрона-эмісійнай тамаграфіі ў РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М.М. Аляксандрава. «Мы ўсе працуем для таго, каб набыць адпаведнае абсталяванне, каб нашы анкахворыя атрымалі новую якасць лячэння і дыягностыкі. Гэта агульнанацыянальная задача», — падкрэсліў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта.

На яго думку, асаблівае значэнне суботнік набывае напярэдні чэмпіянату свету па хакеі, калі Беларусь будзе сустракаць і адпавядаць усім сучасным патрабаванням. «У Год гасціннасці хочацца, каб мы былі, як заўсёды, прыгожыя, ветлівыя і крыйку лепшыя, чым звычайна», — сказаў Андрэй Кабякоў і паабяцаў, што будзе сачыць за тым, як расце саджанне ім дрэва.

Дзяіна СЕРАДЗЮК.

ПА СУТНАСЦІ СПРАВЫ

ЛЮБІШ ЕСЦІ — ЛЮБІ І Ё КРАМУ ХАДЗІЦЬ

Карэспандэнты «Звязды» высвятлялі, як у сучасным свеце можна харчаватца смачна ды бяспечна і хто за гэтым сочыць

Позірк пад упакоўку

«ВЫТВОРЦА ПАВІНЕН ГАРАНТАВАЦЬ ЯКАСЦЬ...»

Якасць нашых прадуктаў вышэйшая за тэхрэгламенты Мытнага саюза



Фота Міраны БЕГІНЧОЎ

Ходзіш па крамах, глядзіш на тавары, што роўнымі радамі, як на парадзе, стаяць на паліцах. Ходзіш і нават не задумваешся, што нехта ў гэты час сядзіць у лабараторыі і тэсціруе прадукт, за якім цягнулася рука, на якасць і бяспеку... Можна сказаць, што калі б не існавала Навукова-практычнага цэнтры НАН Беларусі па харчаванні,

то вытворцы не прытрымліваліся б ніякіх стандартаў, патрабаванняў бяспекі — і хадзіць у магазіны стала б, мякка кажучы, не вельмі бяспечна. Генеральны дырэктар, доктар тэхнічных навук, прафесар Зянон ЛОУКІС патлумачыў карэспандэнту «Звязды», за што змагаюцца спецыялісты цэнтры.

СТАР 5

Надвор'е

МОЦНЫЯ ДАЖДЖЫ І ЗАМАРАЗКІ ЁНАЧЫ

А на Вялікдзень чакаецца да плюс 20

Сёння надвор'е на тэрыторыі нашай краіны пагоршыць сур'ёзны цыклон, які ідзе да нас з боку Заходняй Еўропы. Таму паўсюдна назіраюцца апады, а месцамі моцныя дажджы і нават наваліны, паведамляе рэдакцыя спецыяльнага Рэспубліканскага гідрметцэнтры Мінпрыроды Вольга Фядотава.

Максімальная тэмпература паветра ўдзень складзе ад плюс 6 градусаў па паўночным захадзе, да 13 цягла па паўднёвым усходзе Беларусі. У сярэдзіне цыклон пройдуць кароткачасовыя дажджы чакаючы толькі месцамі, аднак пахаладае. Тэмпература паветра ў ноч на сярэдзіне будзе вагацца ад мінус 1 да плюс 5, удзень — 6–12 цягла, а па Гомельскай вобласці да плюс 14 градусаў. У другой палове тыдня ападкаў практычна не будзе. Уначы і раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ў ноч на чацвер і пятніцу будзе вагацца ад мінус 3 да плюс 4 градусаў. Удзень у чацвер сонейка прагрэе да плюс 7–14 градусаў. А ў пятніцу да нас завітае больш цяпла паветра з боку поўдня Еўропы і тэмпература павялічыцца да 10–16 цягла.

Паводле пяцідзённага прагнозу айчынных сіноптыкаў, на выхадныя прагназуюцца камфортныя, пераважна без ападкаў надвор'е. Толькі на поўдні краіны месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах раніцай туман. Пацяплее нават і ўначы, калі тэмпература паветра стане ўжо 2–7 цягла. 20 красавіка па поўдні — да плюс 10 градусаў, удзень чакаецца ўжо плюс 13–18 градусаў, а ў асобных раёнах — да 20 градусаў вышэй за нуль.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

УКРАЇНА ПРАПАНАВАЛА ААН УВЕСЦІ МІРАТВОРЦАЎ ВА ЁСХОДНІЯ РЭГІЁНЫ

Кіеў прапанаваў ААН правесці сумесную спецыяльную аперацыю на ўсходзе краіны сіламі міратворчых войскаў. Такую меру агучыў часова выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Аляксандр Турчына падчас тэлефоннай размовы з генеральным сакратаром ААН Пан Гі Мунам. Турчына лічыць, што гэта дапаможа пазбегнуць супрацьпраўных дзеянняў або абнавачэнняў у іх. «Мы не прырочым і вітаем, калі з вашай дапамогай будзе праведзена сумесная антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе. Тады спецыялісты і назіральнікі самі змогуць пацвердзіць легітымнасць і правамернасць нашых дзеянняў», — адзначыў Турчына. У адказ Пан Гі Мун запэўніў палітыка, што Кіеў можа разлічвацца на ААН як на партнёра. Раней, 14 красавіка, Аляксандр Турчына абвясціў, што не выключыць правядзення ўсенароднага рэферэндуму — гэта значыць выканання аднаго з асноўных патрабаванняў прарасійскіх актывістаў, што ініцыявалі буйнамаштабныя мітынгі на паўднёвым усходзе Украіны. Зрэшты, спікер Вярхоўнай Рады ўпаўнёваў, што «пераважная большасць украінцаў выкажацца за непадзельную незалежную дэмакратычную і ўнітарную Украіну».



РАСІЯ ЁНАЧЫ \$900 ТЫС. НА ПРАЕКТ ААН ПА ПАДТРЫМЦЫ ПРАГРАМЫ ДЭМАГРАФІЧНАЙ БЯСПЕКІ БЕЛАРУСІ



Прэм'ер-міністр Расіі Дзмітрый Мядзведзев падпісаў распараджэнне ўрада РФ аб выдзяленні з федэральнага бюджэту \$900 тыс. для выплаты мэтавага ўносу ў Фонд ААН па народнаасельніцтве. Адпаведны дакумент апублікаваны на расійскім афіцыйным інтэрнэт-партале прававой інфармацыі. Сродкі выдзяляюцца на рэалізацыю праекта «Падтрымка рэалізацыі нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

МАБІЛЬНЫ ТЭЛЕФОН У КІШЭНІ ШКОДЗІЦЬ ІНТЫМНАМУ ЖЫЦЦЮ

Навукоўцы працягваюць спрачацца пра шкоду мабільных тэлефонаў з пункту гледжання рызыкі для тэлефонцаў. Паводле апошняга даследавання аўстрыйскіх і егіпецкіх спецыялістаў, удзельнікі інтэнсіўнага ўздзеяння ўключаюць мабільнага тэлефона адназначна пагражае эрэктывнаму дысфункцыі, піша СТВ News. Эксперты абследавалі дзве групы мужчын. Назіранне працяг-



валася шасць гадоў. Асаблівых адрозненняў у групах па ўзросце, вазе, росце, узроўні тэстастэрану або наяўнасці тытунёвай залежнасці не было. Аднак адрозненні назіраліся, калі ўлічвалася час, які чалавек трымаў уключаны тэлефон у руцэ або кішэнні. Людзі з асноўнай групы з дысфункцыяй насілі ўключаны тэлефон у сярэднім па 4,4 гадзіны ў дзень. А людзі з кантрольнай групы — 1,8 гадзіны.

КОРАТКА

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 159 «Аб унясенні даўняў і змяненняў ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ад 21 студзеня 2013 года № 41», які прыняты ў мэтах прадухілення пераносу радыёнукліднага на прылеглых да Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка тэрыторыі, паведамліў у прэс-службе беларускага лідара.

Шырокая грашовая маса (ШГМ) у Беларусі на 1 красавіка 2014 года складала Вр20,9 трлн і з пачатку года ўзрасла на Вр9,6 трлн, або на 4,9%, у тым ліку за студзень-люты — на Вр2,4 трлн, або на 1,2%, за сакавік — на Вр7,2 трлн, або на 3,7%.

Савет ЕС на ўзроўні кіраўнікоў МЗС адобрыў выдзяленне Украіне 1 млрд еўра мадэрнізацыі дапамогі і зацвердзіў адмену да 1 лістапада мытных пошлін для тавараў з гэтай краіны.

Камітэтам дзяржаўнага кантролю пачаты маніторынг стану агракультурнага ў Беларусі. Прадстаўнікі КДК выбарачна наведваюць суб'екты агракультуры, вывучаюць усе аспекты, звязаныя з удасканаленнем агракультурнага дзейнасці.



ПА ЕЎРАПЕЙСКОЙ КАЛЯІНЕ

Будаўнікі цвёрда абяцаюць, што рэканструкцыя станцыі Брэст-Цэнтральнай будзе завершана да чэмпіянату свету па хакеі. Называецца дата афіцыйнага ўводу ў строй рэканструяваных аб'ектаў — 1 мая. А праца, пачынаючы з 2008 года, была праведзена вялікая. Брастаўчане і гошці горада з разуменнем цярпелі незручнасці, выкліканыя будоўляй, у спадзяванні, што новы вакзал і станцыя будуць не толькі ўтульнымі, але і прыгожымі, сучаснымі, стыльнымі. І вось карціна заходніх варот краіны набывае свае канчатковыя рысы. Першымі былі рэканструяваныя пуці і пероны маскоўскага боку вакзала. У канцы мінулага года здадзена ў эксплуатацыю поўнаасц абноўленая зала чакання. А наядуна пасля доўгага перапынку на першы пуць варшаўскага боку вакзала прыбыў цягнік з-за мяжы — электрычка з Цярэспалля. Неўзабаве ўсе цягнікі з захаду будуць прыходзіць у Брэст па дзвюх еўрапейскіх калінях. Новыя пуці ўжо фактычна пракладзены.

Цяпер работа кіпіць на пероне варшаўскага боку. Тут узвядзена ажурнае пакрыццё. Перон будзе зашклёным (і нават з падагрэвам у зімовы час). А на тым месцы, дзе раней была шклянкая зала, якая прымыкала да вакзала, разбіты прыгожы сквер. Днямі ў будынку вакзала пасля рэканструкцыі адкрыўся рэстаран. Яго супрацоўнікі абяцаюць радаваць наведвальнікаў стравамі беларускай і еўрапейскай кухні.

Брэсткі вакзал, якому больш за 100 гадоў, пасля рэканструкцыі захаваў сваю гістарычную адметнасць і набыў новыя сучасныя рысы.

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Фота БЕЛТА

Галоўным героем праграмы «Сегодня. Итоговая программа» на канале НТБ у мінулую нядзелю стаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. У сваім вялікім інтэрв'ю аўтару і вядучаму праграмы Кірылу Пазнякову беларускі лідар шчыра і абгрунтавана адказаў на ўсе пытанні і выказаў свае меркаванні наконт сітуацыі ва Украіне.

У прыватнасці, Аляксандр Лукашэнка выказаў свае негатыўныя адносіны да магчымай федэралізацыі Украіны. «Калі вы хочаце захаваць Украіну адзінай дзяржавай, а я хачу, каб Украіна была цэльнай маналітнай адзінай дзяржавай, вельмі гэтага хачу, то не зробіяць федэралізацыі. Гэта заўтрашні раскол Украіны цалкам, гэта разбурыць дзяржаву», — падкрэсліў Прэзідэнт. Разам з тым, ён адзначыў, што на федэралізацыі Украіны можна было б сыграць, «каб не дапусціць таго, чаго мы баімся больш за ўсё з Расіяй, — гэта з'яўленне натаўскіх войскаў на тэрыторыі Украіны». «І ў выпадку федэралізацыі гэта можна было прадугледзіць. Але я лічу, што мы гуляць павінны па-вялікаму: мы павінны, захаваўшы цэласнасць Украіны, зрабіць так, каб нікому нават у галаву не прыйшло, што могуць натаўцы ступіць ботам сваім на зямлю Украіны. Так, гэта праблема больш складаная, але рашэнні складаных пытанняў не ляжаць на паверхні, ніколі ў гісторыі гэтага не было», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

У час інтэрв'ю Прэзідэнт Беларусі распавёў пра падрабязнасці сустрэчы з выканаўчым аб'яважы прэзідэнта Украіны Аляксандрам Турчынавым, адзначаўшы пры гэтым: «Я па многіх параметрах разглядаю нашы адносіны, беларуска-украінскія, у кантэксце нашых адносін з Расіяй. Гэта ён таксама выдатна разумее». Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, ён запэўніў Аляксандра Турчынава ў адсутнасці якой-небудзь ваеннай пагрозы і, у прыватнасці, абверг чуткі аб канцэнтрацыі войскаў на беларуска-украінскай мяжы.

Даў беларускі лідар і ацэнку дзеянням звергнутай украінскай улады. Прэзідэнт лічыць, што Віктару Януковічу неабходна было выкарыстаць уладу, а не бегчы з Украіны ў складаны перыяд. Аляксандр Лукашэнка таксама скептычна паставіўся да тлумачэння, што Віктар Януковіч паступіў такім чынам з мэтай прадугледзіць кровапраліцце. «Ну не праліваць. Але праліў жа — сто з лішнім чалавек загінулі, а потым у бальніцах колькі памерла! А колькі пасля гэтага загінула людзей і гіне цяпер! Марадзёрства. Колькі спалена дамоў, колькі сем'яў! і дзяцей пацярпела і да гэтага часу пакутуе! Ён пра гэта падумаў?» — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

На думку Аляксандра Лукашэнкі, менавіта слабасць і карупцыйна-ванасць улады прывяла да крызісу ва Украіне. Расхістаў сітуацыю Запад. Але расхістаюць там, дзе для гэтага ёсць падстава. А цяпер на Захадзе больш займаюцца размовамі, чым рэальнай дапамогай Украіне ў стабілізацыі эканомікі.

Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю таксама выказаў сваё меркаванне адносна ўвядзення санкцый у дачыненні да расійскага боку. «Так, амерыканцы будучы ціснуць Еўропу, каб яны больш і больш залазілі ў гэтыя санкцыі. Але і Меркель, і іншыя, яны ж не дурыні — разумоць, наколькі залежныя сёння ад Расіі. У іх вельзаны рэальны сектар эканомікі высокатэхналагічны, а для яго патрэбны рэсурсы. А рэсурсы гэтыя — на ўсходзе», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, натуральна, што ў Беларусі робяць высокія пазыцыі, якія адбываюцца ва Украіне: «Эканоміка — аснова ўсяго. Яе трэба берачы як зронку вока. Для нас гэта самы галоўны выклік». Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што калі дапусціць развал эканомікі і яшчэ пагоршыць гэта разгалум карупцыі, то тады могуць адбыцца падзеі як ва Украіне. «Усё астатняе не мае ніякага значэння. У нас гэтых няма прычыні і быць не можа: ні нацыянальных, ні міжрэлігійных, ні іншых нейкіх сутычак», — падкрэсліў Прэзідэнт.

РЭНЕСАНС ПА-БЕЛАРУСКУ — АДРАДЖЭННЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Новая гасцініца мае больш за 260 нумароў усіх катэгорый (ад студартнага да прэзідэнцкага люкса) і разлічана на 390 месцаў. Ва ўсіх нумарах ёсць высакаўхатнасці Інтэрнэт, інтэр-актыўнае тэлебачанне. Прадугледжаны таксама нумары для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Прычым усе гасцінічныя нумары для тых, хто не курьціць. Да паслуг кліентаў гатэля некалькі канферэнц-залаў, у кожнай з якіх усталяваны сучасныя тэхналогіі, у тым

ліку з забеспячэннем аўдыя- і відэатрансляцыі, сінхроннага перакладу. Тут можна будзе праводзіць розныя форумы, семінары, выставы. Для камфортнага знаходжання гасцей таксама прадугледжаны спектр дадатковых паслуг — крыты басейн, джакузі і сауны, трэнажорная зала, фітнэс-цэнтр, СПА, турпаслугі, бары, рэстаран.

У кожным гатэлі брэнда «Рэнесанс» ёсць нешта, што адлюстроўвае нацыянальны каларыт. У міскім гатэлі гэты матывы беларускай прыроды, у тым ліку Бе-

лавежскай пушчы. Аляксандр Лукашэнка ў ходзе наведвання гатэля, калі гаворка зайшла аб якасці прадукцыі, даў высокую ацэнку алейным таварам. Паводле яго слоў, беларуская прадукцыя, «можа быць, не заўсёды вельмі прыгожа запакаваная, як на Захадзе, але па якасці — гэта тое, чаму Еўропе трэба паўвачыцца». Што тычыцца мэблі, то надзрана было б укамплектаваць новыя гатэлі беларускай прадукцыяй, адзначыў Прэзідэнт.

У гатэлі працуе інтэрнацыянальная каманда прафесіяналаў.

У час размовы з інвестарамі, кіраўніцтвам гатэля на тэму падрыхтоўкі гасцінічнага персаналу Прэзідэнт сказаў, што беларусам варта пераймаць вопыт замежных калег.

Эксплуатаваць гасцініцу пад брэндам міжнароднай кампаніі Marriott International будзе ЗАТ «МПС — Гатэль». Marriott International — міжнародная кампанія, якая працуе на рынку гасцінічных паслуг. Уключае каля 3,7 тысячы гасцініц (з больш чым дзясяткам брэндаў), размешчаных у 72 краінах, у тым ліку ў Еўропе — больш за 300.

НАВЯЯЛІ ПАРАДАК І ПАСАДЗІЛІ САД

Прыбрацтва пасля зimy Магілёў пачаў яшчэ некалькі тыдзень таму, а падчас рэспубліканскага суботніка працоўны дэсант наводзіў парадак у парках, скверах і на сацыяльна значных аб'ектах. Ужо з самой раніцы каля хірургічнага корпуса абласной дзіцячай бальніцы (яго плануецца ўвесці ў строй ужо ў гэтым квартале) людзі ўсталявалі алятанкі і смеціцы, саджалі дрэвы і вымяталі сметніцы.

З рыдлёўкай у руках працаваў памочнік Прэзідэнта — галоўны інспектар па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранюк. Падчас перапынку ён адзначыў, што было б добра, калі б кожны з нас не чакаў суботніка, а пастаянна займаўся добраўпарадкаваннем свайго асяроддзя пражывання. І органам мясцовага самакіравання ёсць тут над чым падумаць.

Было шматлюдна і ўнутры хірургічнага корпуса, дзе наводзіў парадак і расцяўля-

лася сучаснае медыцынскае абсталяванне. Навучэнцы бабруйскага прафесійна-тэхнічнага мастацкага каледжа ўпрыгожвалі сцены разнастайнымі малюнкамі. Дзячаты прызналіся, што гэтая практыка вельмі карысная для іх, паколькі адна справа — трэніравацца ў вучэбных аўдыторыях, і зусім іншая — праверыць свае здольнасці на такой адказнай пляцоўцы.

Асабліва прыўзняты настрой быў у супрацоўнікаў дзіцячай бальніцы. Яе кіраўніца адзначыла, што вельмі хутка ў Магілёве пачнецца новы этап у развіцці дзіцячай хірургіі. Толькі аперацыйных палатнаў у новым корпусе 6 — усе яны будуць абсталяваны па апошнім слове тэхнікі. Гэта дазволіць рабіць у тым ліку і тыя аперацыі, якія раней не праводзіліся, з выкарыстаннем сучаснага відэаскапічнага і лазернага абсталявання. А галоўнае, увод новага аб'екта дазволіць сабраць у адным месцы ўсіх непаўналетніх пацыентаў (раней «дзіцячыя» хірургічныя ложка

знаходзіліся ў розных медыцынскіх установах горада і гэта было вельмі незручна). Новы корпус будзе ўведзены на 180 месцаў.

Генеральную прыборку на значным для горада аб'екце дапамагалі рабіць супрацоўнікі аблвыканкама, упраўлення Камітэта судовых экспертаў па Магілёўскай вобласці, работнікі Будгэста-12 і іншых службаў — усяго каля 800 чалавек.

— Гэты год праходзіць пад знакам Гасцінасці, і мы павінны зрабіць усё магчымае, каб Беларусь стала нашым агульным утульным домам, дзе ўсім было б камфортна жыць. Вось такімі сумеснымі мерапрыемствамі мы гэтага і дамагнемся, — адзначыў старшыня аблвыканкама Пётр РУДНІК, які прымая ўдзел у добраўпарадкаванні тэрыторыі, а таксама аглядаў палатныя хірургічнага корпуса і пабываў у аперацыйных блоках.

Перад тым як наведвацца ў абласную дзіцячую бальніцу, губернатар пабываў яшчэ на адной значнай пляцоўцы суботніка — у Падліколлі, дзе вялося добраўпарадкаванне будучага парку і быў закладзены алейныя сажы. Сумесна з мэрам Магілёва Уладзімірам Цумаравым ён пасадзіў у ім плодывыя дрэвы. Усяго тут з'явілася больш за 60 саджанцаў.

Нэллі ЗІГУЛЯ.

БАЛЬНІЦЫ, ПЛЯЖЫ І СЯДЗІБЫ

Звыш 9 мільярдаў рублёў заробілі жыхары Гомельскай вобласці падчас рэспубліканскага суботніка. У наведзеным парадку прынялі ўдзел 510 тысяч чалавек. Многія працавалі на сваіх рабочых месцах.

Старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Дворнік разам са сваімі намеснікамі працаваў на добраўпарадкаванні вакол новага лячэбнага корпуса Лоеўскай раённай бальніцы, будаўніцтва якога падыходзіць да завяршэння.

— Традыцыя правядзення суботніка ніколі не вычарпае сібы, таму што яна выконвае важную грамадскую функцыю — дапамагае выхоўваць культуру асобы. Вельмі важна, каб кожны працаздольны грамадзянін прыняў удзел у суботніку. Глыбока перакананы, што чалавек, які працуе сёння на добраўпарадкаванні, наводзіць парадак на зямлі, ніколі не стане смеціцы. Новы корпус Лоеўскай бальніцы павінен быць зддзены ў эксплуатацыю сёлета. Гэта



Фота БелТА

дазволіць значна палепшыць медыцынскае абслугованне жыхароў гарадскога пасёлка і раёна. Тут будуць размяшчацца бальнічныя палаты на 100 месцаў, аўтаномны харчаблок. Корпус будзе звязаны з асноўным будынкам пераходнай галерэяй.

Многія гамялячана падчас суботніка 12 красавіка адправіліся на... пляж. Праўда, не з шэзлонгамі і надзіманымі матрацамі, а з граблямі. Ранняя вясна і амаль поўная

адсутнасць паводкі дазволілі сёлета навесяці парадак раней за звычайныя тэрміны. На пляжы прывялі ва ўзорны стан пясок, нафарабавалі раздзявальні і агароджы. Напружаны гэты дзень стаў для супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу, занятых на с'ябе. Вялікі аб'ём работ выкананы на будаўнічых аб'ектах, а таксама на добраўпарадкаванні тэрыторыі населеных пунктаў, месцаў адначкі, гістарычных помнікаў. Напрыклад, прадстаўнікі мясцовых органаў улады ў Кармянскім раёне добраўпарадкавалі тэрыторыю вакол Свята-Мікалаўскай царквы і гістарычную сядзібу Дорыя-Дзернавічыў, у Петрыкаўскім — давалі да ладу Дом-музей дзеда Талаша. У Рэчыцы займаліся добраўпарадкаваннем гарадскога парку «Перамога». У Светлагорскім раёне навялі парадак, пасадзілі дрэвы ля памятнага знака і брацкай магілы на месцы вёскі Ола, спаленай нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў 1944 годзе.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ТЕХНОБАНК
 ОАО «Технобанк»
 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,
 Телефон: +375 17 283 15 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 года
 Наименование банка: ОАО «Технобанк»
 (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	01.04.2014	01.04.2013
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		135 956,2	92 451,7
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		3 292,8	3 233,3
4	Средства в Национальном банке	1103		104 318,4	135 545,3
5	Средства в банках	1104		275 513,9	121 435,5
6	Ценные бумаги	1105		23,2	41 295,1
7	Кредиты клиентам	1106		837 065,7	590 192,6
8	Производные финансовые активы	1107		-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		52,1	52,1
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		219 411,7	199 041,5
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		23 239,3	28 393,0
12	Прочие активы	1111		20 170,0	12 485,6
13	ИТОГО АКТИВЫ	11		1 619 043,3	1 224 125,7
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201		35,2	11,9
16	Средства клиентов	1202		147 230,6	63 678,7
17	Средства клиентов	1203		943 830,6	730 752,3
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204		70 554,2	34 866,0
19	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
20	Прочие обязательства	1206		24 286,7	19 837,3
21	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		1 185 937,3	849 146,2
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211		111 993,0	99 998,1
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213		12 597,0	8 797,0
26	Фонд переоценки статей баланса	1214		183 689,9	201 789,3
27	Накопленная прибыль	1215		124 826,1	64 395,1
28	ВСЕГО КАПИТАЛ	121		433 106,0	374 979,5
29	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	12		1 619 043,3	1 224 125,7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 года
 Наименование банка: ОАО «Технобанк»
 (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	01.04.2014	01.04.2013
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		44 057,7	38 052,6
2	Процентные расходы	2012		15 873,5	9 755,2
3	Чистые процентные доходы	201		28 184,2	28 297,4
4	Комиссионные доходы	2021		20 130,8	13 857,6
5	Комиссионные расходы	2022		3 341,2	2 727,1
6	Чистые комиссионные доходы	202		16 789,6	11 130,5
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		7,8	5,2
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		1 961,9	75,8
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		14 571,9	9 818,6
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		4,0	41,2
11	Чистые отчисления в резервы	207		1 884,2	(3 026,5)
12	Прочие доходы	208		580,9	9 248,4
13	Операционные расходы	209		32 872,0	24 867,1
14	Прочие расходы	210		2 187,7	1 500,0
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		25 156,4	35 276,5
16	Налог на прибыль	212		4 435,0	6 300,4
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		20 721,4	28 976,1

Председатель Правления Д.Л. Михалевич
 Главный бухгалтер Н.А. Кузьмицкая

Дата подписания «08» апреля 2014 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г. УНП 100760562

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта: <http://www.tb.by/about/informaci/kvartalotchet/>

БАЧЫЦЬ КРЭПАСЦЬ... І ПРЫБІРАЦЬ ЯЕ

Многія маладзёжныя калектывы Брэста вырашылі правесці суботнік на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці. Вучні школы, навучніцы сярэдніх устаноў, студэнты брэсцкіх ВНУ, маладыя працоўнікі прадпрыемстваў і устаноў далучыліся да акцыі, якую Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці назваў «Бачыць крэпасць».

Бачыць крэпасць — азначае зрабіць свой хоць маленькі ўнёсак у справу захавання і падтрымання парадку нашай галоўнай славуціцы. Што і прадэманстравалі валанцёры ў дзень рэспуб-

ліканскага суботніка. Адна група наводзіла парадак на тэрыторыі заходняй часткі Кобрынскага ўмацавання і казармаў артылака. Другая група шчыравала вакол жаночага манастыра, на тэрыторыі Вальнскага ўмацавання вострава Шпітальны, а таксама ў раёне Паўночных варот. Астатнія валанцёры дапамагалі камунальным службам прыбраць галіны дрэў, смецце вакол Заходняга абходу, а таксама прыводзіць у парадак усю прылежную тэрыторыю. Усяго ў акцыі па наведзеным парадку ўзялі ўдзел паўтары сотні чалавек. Праект «Бачыць крэпасць» заклікае прыцягнуць увагу грамадскасці і

падлікаў, зароблена звыш сямі мільярдаў рублёў, якія будуць накіраваны на будаўніцтва анкалагічнага цэнтру. Старшыня аблвыканкама Канстанцін Сумар з супрацоўнікамі апарату працаваў у дзень суботніка на будаўнічым аб'екце. Сярэдняю спецыяльнай мікрафірмы Вулька пачала будаваць летась. Сёлета 1 верасня яна прыме 1200 вучняў. На ўвядзенне школы затрачана 200 мільярдаў рублёў з абласнога бюджэту. Работы па добраўпарадкаванні вядуцца ўжо на школьным двары, дзе і прыклаў свае рукі працоўны дэсант з аблвыканкама.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Погляд

G20: НОВЫЯ РАСЧАРАВАННІ

10–11 красавіка 2014 года ў Вашынгтон адбылася важная сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтральных банкаў краін «вялікай дзясяткі» (G20). Праўда, інтарэсы ўдзельнікаў сур'езна адроўніваліся. Калі ЗША дэманстравалі зацікаўленасць перш за ўсё ў прапароўцы магчымых санкцый супраць Расіі з-за абвастраення сітуацыі ва Украіне, то многія іншыя ўдзельнікі выказваліся перш за ўсё на тэму аб магчымасці рэалізацыі доўгачаканай рэформы Міжнароднага валютнага фонду (МВФ).

Як вядома, у 2010 годзе на скульскай сустрэчы G20 была дасягнута важная дамоўленасць аб тым, што пры дапамозе чатырнаццага перагляду квот краін у капітале Фонду больш за 6% квот павінны быць пераразмеркаваны ад развітых краін тым, якія развіваюцца. У выйгрышы павінны былі аказацца тыя краіны, эканомікі якіх значна выраслі ў апошнія гады, уключаючы найбуйнейшыя незалежныя краіны. Але галоўная праблема ў тым, што ў прайгрышы застануцца заходнія эканомікі, прысутнасць якіх у сувязнай эканоміцы значна скарацілася, а вось палітычныя пайнамоцтвы, звязаныя з высокімі квотамі ў МВФ, аддаваць не хочацца.

Асабліва ўпаўняцца ЗША, якія, нягледзячы на дамоўленасць 2010 года, фактычна сабатауюць узгодненую рэформу. А ў выніку МВФ, рэформа якая ніяк не можа прайсці ў жыццё, задыкляце ад недаходу сродкаў. Акрамя таго, цяжкае незаходні краін ужо на зыходзе. У выніку гэтага абмяркоўваюцца розныя варыянты, які вырашаць канфліктную сітуацыю. Большасць з іх ўпаўняцца ў праблему, які абісыі ЗША, улівчаючы, што пры цяперашнім размеркаванні квот у іх блакіруючы пакет акцыяў МВФ. Выказваюцца нават пункты гледжання аб неабходнасці стварэння кардынальна новай арганізацыі, без удзелу ЗША.

Што датычыцца рашучасці ЗША перавесці тэму на санкцыі супраць Расіі, то яна таксама зразумелая. Па-першае, адмаўляючыся выковаць разнізна чатырохгадовай даўнацыі, амерыканцы выглядаюць адкрыта несаісна, і ім хочацца адцягнуць ад сябе увагу, выкарыстоўваючы расійскае пытанне. Па-другое, галоўным для ЗША ва ўвядзенні больш шырокіх санкцый супраць Расіі з'яўляецца пазіцыя іншых найбуйнейшых эканомік свету. Калі яны адмовяцца падтрымліваць амерыканскія санкцыі, то атрымаецца, што ЗША проста ізаляуюць сябе ад тых магчымасцяў, што дае расійская эканом



ВЕРБНАЯ НЯДЗЕЛЯ Ў РАСОНАХ

Вернікі праваслаўнай і каталіцкай канфесій гарадскога пасёлка Расоны адзначылі ў сваіх храмах свята ўваходжання Ісуса Хрыста ў Іерусалім. Сімвалам гэтага свята з'яўляюцца асвячоныя галінкі ўпрыгожанай вярбы.



КАЛІ СКОНЧАНА ЗЯМНОЕ БЫЦЦЁ,

або На вясковых могілках павінны быць чысціня і парадак

З вёскі Дуброва Мінскага раёна на «гарачую лінію» нашай газеты патэлефанаваў 84-гадовы Канстанцін Кузьміч Кулік. Распавёў пра тое, што, наведваючы мясцовыя могілкі, убачыў там аб'яву ад Заслаўскага пахавальнага бюро, як назваў яго заўнік: за пахаванне ў сельскай мясцовасці цяпер трэба заплаціць п'яць базавых велічынь. У чытача было толькі адно пытанне: хто яму, гэтай бюро, даў такое ўказанне — браць з людзей грошы за пахаванне сваіх родных?

Адказ не толькі на яго, але і на шэраг іншых пытанняў, якія насамрэч закранаюць велімі многіх людзей, дала рэдакцыя выканаўца абавязкаў дырэктара дзяржаўнага прадпрыемства «Рытуальныя паслугі Мінскага раёна» Наталія Герасімчук (так афіцыйна называецца гэтае закладнае «бюро»).

— Пачну з таго, што Закон «Аб пахаванні і пахавальнай справе», у якім прапісана ўсё, што датычыцца гэтай сферы змянога чалавечага быцця, уступіў у сілу яшчэ ў 2001 годзе. Але, хаця гэта і падаецца дзіўным, можна сказаць, што на яго мала звярталі ўвагі. І вось, калі шла рэарганізацыя жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскага раёна, было вырашана стварыць — паобразе і падабранне спецкаміна КБА на Альшэўскага ў Мінску — наша прадпрыемства, якое атрымала назву «Рытуальныя паслугі Мінскага раёна», — распавяла Наталія Канстанціўна. — 119 могілак, якія ёсць у раёне, павінны мець аднаго гаспадарка. Летась пачалася перадача месцаў пахаванняў з балансу сельскіх Саветаў на наш.

...Тут трэба зрабіць невялікае, але патрэбнае адступленне. Патлумачыць тое самае галюнае, пра што многія грамадзяне нават не задумваюцца. І з-за гэтага, уласна, часам і ўзнікаюць пытанні, якіх быць, у прынцыпе, не павінна. — Могілкі размяшчаюцца на дзяржаўнай зямлі — галюнім багачы любой краіны. У вышэйзгаданым Законе «Аб пахаванні і пахавальнай справе» дакладна прапісаны нормы і правілы: як і дзе праводзіць пахаванні. А што даволі часта бывае ў рэальнасці на могілках у сельскай мясцовасці? Агароджаны ўчастак плошчай 25 квадратных метраў і адзін помнік на ім. Пагадзіцеся, такога быць не павінна, — гаворыць Наталія Герасімчук.

Паводле яе слоў, у Мінску размяшчаны 23 месцы пахаванняў. Але толькі на трох могілках — Паўночных, Калодзішчанскі і Заходніх — дазваляецца праводзіць пахаванні. На ўсіх астатніх — толькі падзахаванні.

— І жыхары сталіцы хутка «перакочыліся» на Мінскі раён. Асабліва на тыя яго месцы, куды лёгка можна дабрацца гарадскім або прыгарадным транспартам. І вось на такіх вясковых могілках многія пачалі «гарадзіць агароды».

...Тут трэба звярнуцца да рашэння Мінаблвыканкома ад 2005 года (з дапаўненнямі, унесенымі ў 2011 годзе), якім устаноўлены цэны на рэгламентаваныя віды рытуальных паслуг: капанне магілы, пракат катафанка і іншыя. Вышэй ці ніжэй за устаноўленыя яны быць не могуць. На ўсе іншыя віды паслуг ёсць тры крыніцы фінансавання: рэспубліканскія, мясцовыя бюджэты, дабрачынныя дапамогі, іншыя крыніцы, не забароненыя заканадаўствам.

— Наведваючы магілы родных, прывёдуць іх у парадак, дзе чалавек потым выдасе смецце? Правільна, тут жа, на могілках. І добра, калі ў спецыяльна адрэзаныя месцах, а не пад агароджам месца пахаванняў ці не на суседнюю магілу. Больш за тое, бываюць выпадкі, найперш калі могілкі размяшчаны ў межах населенага пункта, што некаторыя не саромеюцца прывесці і выкінуць на іх бытавое смецце са свайго падворка, — прыводзіць прыклад суразмоўца. — Ці ўявіце іншую сітуацыю. Прышлі людзі добраўпарадкаваць магілы родных, сваякоў. А дзе ўзяць пяску? Іншы прыклад. Пасадзілі некалі калі магілы невялікую бярозку. Прыгожа, добра... Але праходзіць трыццаць гадоў, і ўжо родныя тыя родных не проста да нас звяртаюцца, а патрабуюць спілаваць велізарнае дрэва, якое можа ўпасці і пашкодзіць агароджы і помнік. Вы абавязаны, гавораць грамадзяне!

Званая сума — п'яць базавых велічынь — гэта плата на ўтрыманне могілак. Яна ўносіцца аднаразова. На сёння п'яць базавых велічынь, або 750 тысяч рублёў, калі гаварыць пра вясковых жыхароў, лучу, не занадта вялікая сума. Да прыкладу, для мінчан, якія хочуч зрабіць пахаванне на могілках недзе ў Мінскім раёне, патрэбна будзе ўнесці на іх утрыманне дваццаць базавых велічынь. Прынятыя меры дазваляць у цэлым наведваць парадак у гэтай сферы, а канкрэтна ўнясеце платы грамадзяніны — утрымліваючы могілкі ў чысціні і парадку.

Сяргей РАСОЛЬКА.

■ Хто каго?

«У дзяўчыны гэтаі ёсць дзебрыня і прыгажосць...»

Што было — было. Дачка аднаго міліцэйскага начальніка дадому прыйшла і кажа: — Татка, я цяжарная. Той, бедны, нічога сцяміць не паспеў — яна адразу ж ліст паперы на стол з адрасамі, імёнамі: — Гэта, — кажа, — спіс падазраваных. Займіся імі. Бацька сваёй дачцы, свайму будучаму ўнуку ці ўнучцы, вядома ж, не вораг. А таму — «зоймецца», «вінаватага» (у цяжарнасці) знойдзе. Мож, нават назаўтра? І, як той казаў, з усімі наступствамі — у выглядзе рэгістрацыі шлюбу...

У маладзіцы са здымка Ана-толя Клешчука (кінулі вокам на верхні?) такога бацька, на думку многіх чытачоў «Звязды», няма. А таму, паводле спадарыні Клаўдзіі Дубовіч з Вілейкі: **Анатоль няхай прабачыць, Але ж тое, што мы бачым... Не да смецца... Не да жартаў, Бо дзіця шукае тату. Само?! Бедна!** Няма адказаў на пытанне: чаму? Ну, па-першае, і на думку спадара Мікалая Старых з Гомеля:

Колькі розуму таго маладога? Пакахла дзеўчына радавога. Ад яго цяпер дзіцятка лягла, Але прывішча салдата не знае. Ну што тут будзеш рабіць — хуткабежнае цяпер жыццё, імкліва развіваюцца і падзеі, і пачуцці, прычым настолькі, што нават не да прывішчаў часам. Добра (як лічыць спадарыня Любоў Чыгрынава з вёскі Забалацка Вілейскага раёна), што хоць імя «героя» вядомае:

Бач, салдаты — на падбор... Але дзе ж яе Ягор, Што так многа абяцаў І так хутка цягу даў? Ён (дакладней, вядома ж, яны, так бы мовіць, Ягоры) на аб'яцанні лёгкія, на пад'ём (каб за дзеўкамі бегаць ці ад іх жа ўцякаць) — таксама. Іншымі словамі (ад спадарыні Соф'і Кусянковай з вёскі Лучын Рагачоўскага раёна):

Калі дзеўчына ў красе — Заляцоўца — ну ўсе! А як раптам немаўля... — Хто ж татуся? — Цур, не я! Прыкладна такая ж «гісторыя каханяў» і ў лісце спадарыні Марыі Грышчанкі з Дзяржынска:

У мястэчку часць сталяла. Маня Васю ўладбала... Падмануў хлапец дзеўчыну: «Паматросіў» і пакаў... Вось — вярзе ў часць сына: Будзе хлопчык — сын палка. У гады вайны такое здаралася — хлопчыкі там раслі. Але ж каб сёння... Хай Бог бароніць! Ну хоць бы таму, што «эксперымент» з сямю няўчыкамі сябе не апраўдаў:

Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

І гэта зноў жа некалі ў хлопца магла быць адна дзеўчына (а я ў, адпаведна, адзін хлопец). Цяпер жа — ці вам казаць? — здараецца рознае: **Восем хлопцаў, адна я — Вось кампанія мая: За ўвагу кожны біўся,**



у дзіцяці павінны быць адна маці і адзін бацька. Пажадана — сапраўдны. Дзе і калі яго шукаць? Найлепшы варыянт, вядома ж, усюды і загалды — за год, за два да нараджэння, а не тады, калі дзіця ўжо з'явілася... Але ж... Некалі ў модзе было пісаць, што па-рознаму складаюцца людскія лёсы... А таму лепей позна... Ёсць пытанне, як? **Спадарыня Чыгрынава з Вілейшчыны** лічыць, што ў такіх выпадках (як на здымку) можна, так бы мовіць, «з прыцягненнем трэціх сіл» — у выглядзе армейскага начальства:

Старшыня да хлопцаў басам: — Мож, хто з вас бацька часам?.. Вам, бычкам, гуляць ахвота, А пасля — гады «сіротак»... Для таго, каб іх не было, варта ўзяць у «следзяч» спадара Івана Курсевича з вёскі Суботнікі Іўеўскага раёна. На яго думку, падчас дазнання патрэбна адно: пытанне задаў — і сачы за рэакцыяй. Ну напрыклад:

Возіць мама свайго сына ў садок. Ну а побач — хадзіць хлопцы ў «радок» Аты-баты — ідуць салдаты... То кажыце: — Хто з вас тата? Адварнуўся зухаваты... Значыць... ён і вінаваты? Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

Адзін... А астатнія восьем — у так званым «спісе падазраваных»?.. Ну што тут будзеш рабіць?! Змяніліся часы, а з імі і моравы. Гэта некалі, перш чым пажаўніца, адно да аднаго прыглядаліся, пра сям'ю пыталіся, сватаў засылалі. Альбо самі хлопцы з дзеўкамі гады сустракаліся, «хадзілі», дружылі...

тошкам з Расон) кажа свайму маленькаму: **Не сумуй, сыночак мой: Татка ідзе ў салдаты. Як адслужыць тэрмін свой, Вернецца дахаты.** І, вядома ж, да жонкі. Бо гэта пра іных, пра не жанатых пакуль яшчэ сужэнцы Астроўскія з Мінска пішуць: **Крочаць хлопцы... Малайцы, Дужа удалыя байцы! У калячках агульны «змест»: Думкі — толькі пра нявест. А ў тых, адпаведна (і на думку спадарыні Чыгрынавай), толькі пра жаніху:**

Што ні дзеўка на выданне, Ля казармы ходзіць зрання: Афіцыйшай стаць ахвота, Генеральшай, можа, потым? Да таго ж, паводле спадара Гарачова: Вельмі многія з жанчын Марылі аб цудзе: Муж — салдат, дык, можа, сын Генералам будзе? Толькі, як здаваў бывала, Мары не збываюцца, Бо ў пана генерала Свае дзеці маюцца. Адкуль яны (тыя дзеці) бяруцца, досыць нечакана заагдака ў спадарыні Кусянковай:

Будаву палкоўнік дачу — Увад салдат туды прызначыў. Не жыццё, казаў, — маліна! Ды «заклалі» хлопцы... і сына. Яны гэта могуць... Хоць потым (паводле спадарыні Чыгрынавай)...

Пад'ём, фіззарядка, Вучэнні, заняткі... Нама ў распарядку Хвілін на дзіцятка. І сёння — няякінай — Буй марш па трыозе?..

Што, між іншым, за шчасце, бо вельмі ў многіх цяпер ні братоў, ні сяцёр, ні малодшых, ні старэйшых. Чаму? Ды прычына вядомая — спадар Валерыі Гаўрыш з Чаву-ска проста агучыў яе: **Дамаграфію ў краіне І амажысцюем не падыць, Бо сучасныя жанчыны Па дзіцятку, па адзіным, Больш — не хочучь нараджаць.**

Зрэшты, гэта, будзем спадзявацца, пра іншых маладзіц. Што да герані здымка (можна яшчэ раз вокам кінуць), то яна (услед за спадаром Аляксандрам Ма-

жым) многія з жанчын Марылі аб цудзе: Муж — салдат, дык, можа, сын Генералам будзе? Толькі, як здаваў бывала, Мары не збываюцца, Бо ў пана генерала Свае дзеці маюцца. Адкуль яны (тыя дзеці) бяруцца, досыць нечакана заагдака ў спадарыні Кусянковай:

Будаву палкоўнік дачу — Увад салдат туды прызначыў. Не жыццё, казаў, — маліна! Ды «заклалі» хлопцы... і сына. Яны гэта могуць... Хоць потым (паводле спадарыні Чыгрынавай)...

Пад'ём, фіззарядка, Вучэнні, заняткі... Нама ў распарядку Хвілін на дзіцятка. І сёння — няякінай — Буй марш па трыозе?..

Што, між іншым, за шчасце, бо вельмі ў многіх цяпер ні братоў, ні сяцёр, ні малодшых, ні старэйшых. Чаму? Ды прычына вядомая — спадар Валерыі Гаўрыш з Чаву-ска проста агучыў яе: Дамаграфію ў краіне І амажысцюем не падыць, Бо сучасныя жанчыны Па дзіцятку, па адзіным, Больш — не хочучь нараджаць.

Зрэшты, гэта, будзем спадзявацца, пра іншых маладзіц. Што да герані здымка (можна яшчэ раз вокам кінуць), то яна (услед за спадаром Аляксандрам Ма-

жым) многія з жанчын Марылі аб цудзе: Муж — салдат, дык, можа, сын Генералам будзе? Толькі, як здаваў бывала, Мары не збываюцца, Бо ў пана генерала Свае дзеці маюцца. Адкуль яны (тыя дзеці) бяруцца, досыць нечакана заагдака ў спадарыні Кусянковай:

Будаву палкоўнік дачу — Увад салдат туды прызначыў. Не жыццё, казаў, — маліна! Ды «заклалі» хлопцы... і сына. Яны гэта могуць... Хоць потым (паводле спадарыні Чыгрынавай)...

Пад'ём, фіззарядка, Вучэнні, заняткі... Нама ў распарядку Хвілін на дзіцятка. І сёння — няякінай — Буй марш па трыозе?..

Сын бацьку лабачыць Хаця б па дарозе... Вось такая пірагі, як той казаў, хоць і не ўсе. Ёсць яшчэ некалькі ўдмлівых позіркаў на здымак, а значыць, і варыянтаў падпісаў. Паводле сужэнцаў Астроўскіх, маладзічка з фота пытае цяпер: — Што ж вы, хлопцы дарагія, Нават не глядзіце? Мо таму, што ўсё другія? Ці таму, што з дзіцем? Яно, малое, вядома ж, можа (на думку спадара Нефёдавіча) аддуціць патэнцыйных жаніхоў: **У дзеўчыны гэтаі ёсць Дзебрыня і прыгажосць... Ды хлапцам не да красы — Адварнуў, бач, насы: Ні ўвагі і ні ласкі... От, каб дзеўка без каліскі!..** Але ж ці варта адразу выносіць прысуд, спяшчыцца з высновамі? Як лічыць спадар Мікола Кісель з Мінска — не:

Ідзе вы, хлопцы, чынна... Але ж глянцё, калі ласка: Мо не замукам дзеўчына? Мож, брацік у каліскі? А наогул... І напрыканцы (варыянт падпісу ад спадара Гарачова):

За байцамі дзеўкі — лёцма І цяпер... Калі ж побач крочыць — жонка, А баец той — афіцэр! Вось гэтакі (сама менай) ганаровы званяў і хацелася б пажадаць усім нашым чытачам, усім блытым, сапраўдным і будучым удзельнікам конкурсу «Хто каго?».

Засталося падавецці вынікі. «Кот з мінулага здымка («Звязда», 5 сакавіка 2014 г. — Аўт.), спадабаўся ўсім! — піша спадарыня Васільева з Гомеля. — І чаго толькі з ім чытачы не зрабілі: ды-

рэктарам прызначылі, самагонкай напілі (хоць кот такога глупства сабе не дазваляе), па «купалу» білі... І гультай ён, маўляў, і злодзей, і базалівец... А вось тое, што «...справдэку халасцяк» — гэта слухна падмечана і, можа, нават упяршыню? Таму спадару Анатолію Гарачову мой асабісты дзякуй!

І, вядома ж, не толькі ад спадарыні Васільевай! Іншыя чытачы ў ліку пераможцаў назвалі спадарыня Чыгрынава з Вілейшчыны, Маркушэўска з Баранавічыны, Кусянкова з Рагачоўшчыны, Гудачкова з Жыткавіч, а таксама сужэнцаў Астроўскіх з Мінска, спадару Пяшчына з Жыткавічын і Нефёдавіча...

Вось з гэтым, апошнім, меркаваннем пагадзілася і журы маленькае рэдакцыйнае. Таму прыз у выглядзе падпіскі на дарэгуку срдцам газету «Звязда» на тры квартал бгучага года накіроўваецца ў вёску Любань Лунінецкага раёна.

Хоцаце, каб да вас? Тады вылісвайце... Альбо, як і раней, узяжліва глядзіце на новы (ніжні) здымак, складайце вершы (можна шмат, але не больш, чым па восем радкоў) і дасылайце ў рэдакцыю. Перамагчы — магчыма! Паспехаў!

Валыцяна ДОУНАР. Ад яе ж шчырыя прабачэнні ўсім, чые радкі не прайшлі строгага конкурснага адбору. Што крэйдна, часам з-за аднаго толькі рускага слова, якое ў перакладзе на беларускую мову «развалыла» ўсю канструкцыю верша... А таму, перш чым адправіць ліст, яшчэ раз яго перачытайце



Страховое общество с ограниченной ответственностью «Белкоопстрах»

Учётны нумар плагатчыцка: 100706519. Вид эканамічнай дзейнасці: 66030. Організацыйна-прававая форма: 1140. Орган упраўлення: 5290. Едніца ізамерення: тыс. руб. Адрес: г. Мінск, пр. Победителей, 17

АКТИВЫ		Код строки	На 1 января 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	110	10 513 087	8 507 121	
Нематериальные активы	120	15 288	8 815	
Долговые вложения в материальные активы	130			
В том числе: инвестиционная недвижимость	131			
предметы финансовой аренды (лизинга)	132			
прочие долговые вложения в материальные активы	133			
Вложения в долгосрочные активы	140	656 040	15 264	
Долгосрочные финансовые вложения	150	904 618	618	
Долгосрочная дебиторская задолженность	160	26 160	22 680	
Отложенные налоговые активы	170			
Прочие долговые активы	180			
ИТОГО по разделу I	190	12 115 193	8 554 498	
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Заемы	210	2 588 753	2 185 580	
В том числе: материалы	211	2 588 753	2 185 580	
незавершенное производство	212			
прочие запасы	213			
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	215			
Расходы будущих периодов	220	234 602	171 806	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	230	260	260	
Прочие	240	3 324 334	2 291 852	
В том числе: резерв незавершенной работы	241	2 277 518	1 279 550	
резервы убытков	242	1 046 816	1 012 302	
резервы технических резервов	243			
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	43 468 627	5 177 420	
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	270	116 743 407	100 162 958	
Краткосрочные активы	280			
ИТОГО по разделу II	290	166 359 983	109 989 876	
БАЛАНС	300	178 475 176	118 544 374	
Собственный капитал и обязательства				
1. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	410	25 714 552	10 413 296	
Неоплаченная часть уставного капитала	420			
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430			
Резервный капитал	440	2 134 893	241 128	
В том числе резервный фонд заработной платы	441			
Добавочный капитал	450	9 625 670	8 371 678	
В том числе прирост (перереценка) стоимости объектов недвижимости, приобретенных за счет страховых резервов	451			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	24 820 660	19 767 483	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470			
Целевое финансирование	480			
ИТОГО по разделу III	490	62 295 775	38 793 585	
IV. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ				
Резервы по видам страхования, относящимся к страхованию жизни	500			
Резерв незаработанной премии	501	68 565 706	38 011 647	
Резервы убытков	502	32 920 482	25 979 478	
Другие технические резервы	503			
Иные страховые резервы	504			
Долгосрочные резервы (превентивный) мероприятия	505	3 930 245	1 868 368	
Гарантийные фонды	506	17 390	16 789	
Иные фонды, образованные в соответствии с законодательством	507	102 109	35 768	
ИТОГО по разделу IV	509	105 535 932	65 912 050	
V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные кредиты и займы	510			
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520			
Отложенные налоговые обязательства	530			
Доходы будущих периодов	540			
Долгосрочные обязательства	550			
Прочие долгосрочные обязательства	560			
ИТОГО по разделу V	590			
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные кредиты и займы	610			
Краткосрочная часть обязательств	620			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10 643 469	10 401 519	
В том числе: по налогам и сборам	631	941 923	1 223 550	
по социальному страхованию и обеспечению	632	2 150 327	43 644	
по оплате труда	633	614 397		
по лизинговым платежам	634	2 931 331	2 053 714	
по операциям перестрахования	635			
переданным в перестрахование по авансам полученным	636			



Закрытое акционерное общество «Норд Европей Банк» ЗАО «Н.Е.Б. Банк»

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, пом. 1
тел./факс +37517 306 06 90

www.nebbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Rows include assets, liabilities, and equity.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Rows include income and expense items.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год

Table with columns: № п/п, Наименование показателя, Символ, уставный фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, прочие изменения, всего капитал. Rows show changes in capital components.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2013 год

Table with columns: № п/п, Наименование показателя, Символ, уставный фонд, эмиссионный доход, резервный фонд, прочие изменения, всего капитал. Rows show changes in capital components.

СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 год, 2012 год. Rows include income and expense items.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 год

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 2013 г., 2012 г. Rows include cash flows from operations, financing, and investing.

Председатель Правления В.В. Гарькавий
Главный бухгалтер Л.И. Кислюк
Дата подписания: 28 февраля 2014 года
Заместитель директора ООО «Грант Торнтон» Н.А. Глинок
Дата подписания: 21 марта 2014 года

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227



Акционерам и Совету директоров ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
Председателю Правления ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
г-ну Гарькавио Владимиру Владимировичу
ЗАО «Н.Е.Б. Банк»
ул. Клары Цеткин, 51, пом. 1
г. Минск
Республика Беларусь
220004
ЗАО «Н.Е.Б. Банк» зарегистрировано в Национальном банке Республики Беларусь 16.10.2009, регистрационный номер 807000227

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «Норд Европей Банк» за 2013 год,
содержащее безусловно положительное мнение
Реквизиты аудируемого лица:
Закрытое акционерное общество «Норд Европей Банк» (сокращенное наименование Банка – ЗАО «Н.Е.Б. Банк»);
Адрес: ул. Мележа, строение 5, корп. 2, административное помещение 1704, 1705, 220113, г. Минск, Республика Беларусь;
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 16.10.2009, регистрационный номер 807000227.

Реквизиты аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон»;
Адрес: ул. Мележа, строение 5, корп. 2, административное помещение 1704, 1705, 220113, г. Минск, Республика Беларусь;
зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 16.10.2009, регистрационный номер 807000227.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Закрытого акционерного общества «Норд Европей Банк» (далее – Банк), состоящей из бухгалтерского баланса на 1 января 2014 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, а также пояснительной записки. Сравнительная информация в прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовлена на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012 год, которая была подтверждена другой аудиторской организацией, аудиторское заключение которой датировано 19 марта 2013 года (исх. № 04-03/12/148) и содержит безусловно положительное мнение.

Ответственность за достоверность относительно годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ответственность за подготовку и объективное представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь несет руководство Банка. Ответственность руководства Банка заключается в разработке, внедрении и поддержке системы внутреннего контроля, относящейся к подготовке и объективному представлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных несоблюдением принципов объективности, аудиторское заключение которой датировано 19 марта 2013 года (исх. № 04-03/12/148) и содержит безусловно положительное мнение.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и Международными стандартами аудита, если они не противостоят названным требованиям. Эти стандарты и требования обязывают нас соответствовать требованиям и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытия информации финансовой отчетности. Обзор процедур проводится на основании суждений аудитора, включающих оценку риска наличия существенных искажений в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, вне зависимости от того, явилось ли их причиной мошенничество или ошибка. При оценке данного риска аудитор рассматривает работу системы внутреннего контроля, относящуюся к подготовке и объективному представлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в целях выражения мнения об эффективности работы самой системы внутреннего контроля Банка. Аудит также включает в себя оценку приемлемости используемой учетной политики, обоснованности оценочных значений, сделанных руководством Банка и оценку объективного представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства обеспечивают достаточные и надлежащие основания для выражения нашего аудиторского мнения.

Аудиторское мнение
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Норд Европей Банк» на 1 января 2014 года, а также результаты деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, касающимися подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; при этом совершенные закрытым акционерным обществом «Норд Европей Банк» финансовые (хозяйственные) операции во всех существенных отношениях соответствуют законодательству.

Заключение по иным требованиям законодательства
В наши обязанности также входит оценка методики расчетов и достоверности информации, включенной в формы промежуточной отчетности 2801 «Расчет достояния нормативного капитала», 2807 «Отчет о размере специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе», 2809 «Расчет ликвидности», составленные Банком и представленные на 1 января 2014 года. Ответственность за подготовку данных форм промежуточной отчетности несет руководство Банка. В наши обязанности входит выражение мнения о достоверности указанных форм промежуточной отчетности.

По нашему мнению, вышеуказанные формы промежуточной отчетности на 1 января 2014 года составлены закрытым акционерным обществом «Норд Европей Банк» достоверно во всех существенных аспектах в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями промежуточной отчетности в Национальный банк Республики Беларусь от 31 октября 2008 года № 172 (с учетом дополнений и изменений).

Николай Глинок
Заместитель директора
ООО «Грант Торнтон»
Светлана Мазанькова
Руководитель группы аудиторов –
Заместитель директора
по консультационным услугам
ООО «Грант Торнтон»
г. Минск, Беларусь
21 марта 2014 года



Закрытое акционерное общество «Норд Европей Банк» ЗАО «Н.Е.Б. Банк»

220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51, пом. 1
тел./факс +37517 306 06 90

www.nebbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2014, 01.04.2013. Rows include assets, liabilities, and equity.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 01.04.2014, 01.04.2013. Rows include income and expense items.

Председатель Правления В.В. Гарькавий
Главный бухгалтер Л.И. Кислюк
Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (о проекте строительства крупнопанельного жилого дома серии М464-М № 1 по генплану в осях 5-9/А-4-Б-2 в микрорайоне Каменная Горка-4)

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – четверг – 9.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15, обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
1. Жилой дом № 7 по ул. Киреево, фактический срок строительства 16 месяцев.
2. Жилой дом № 26 по ул. М. Горького, фактический срок строительства 13 месяцев.
3. Жилой дом № 22 по ул. М. Горького, фактический срок строительства – 10 месяцев.
4. Жилой дом № 1 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 10 месяцев.
5. Жилой дом № 3 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 13 месяцев.
6. Жилой дом № 5 по ул. Прушинских, фактический срок строительства – 10 месяцев.
Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого дома, в том числе с привлечением к строительству не менее 40% общей площади жилых помещений граждан из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлению администрации районов г. Минска, 10% общей площади жилых помещений работников ОАО «МАПИД» из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Положительные заключения государственной экспертизы № 67-60/13 от 28.03.2013 г., № 656-60/13 от 10.10.2013 г., № 876-60/13 от 24.12.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 1 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4.
Характеристика объекта
Объект – 227-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии М464-М. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме подготовительных работ под отступку стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без напольных полов, покраски, облицовки), без покрытия полов, без устройства мебели, без установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, санитарных приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды), без электрической плиты.
Стены: наружные, внутриквартные и межквартирные перегородки – железобетонные панели. Перекрытия – железобетонные. Отопление – центральное. Электрооснащение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрено: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Цены на объекты долевого строительства
Стоимость 1 м² общей площади долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:
- для однокомнатных и двухкомнатных квартир – 13 800 000 руб.;
- для трехкомнатных квартир – 12 600 000 руб.
Стоимость 1 м² общей площади долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для граждан из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации районов г. Минска и в ОАО «МАПИД»:
- для государственной поддержки – 6 785 000 руб.;
- без государственной поддержки – 7 250 000 руб.
Для граждан, превышающей нормативную площадь:
- с государственной поддержкой – 12 697 000 руб.;
- без государственной поддержки – 13 162 000 руб.
Застройщик вправе изменить цену объекта долевого строительства (цену договора) в случаях изменения статистических индексов стоимости строительства жилого дома, а также в случае отсутствия вины застройщика в невыполнении срока исполнения застройщиком обязательств по договору при наличии подтвержденных решением местного исполнительного и распорядительного органов форс-мажорных обстоятельств и других, не зависящих от застройщика причин. При этом застройщик при достройке объекта вправе применять индексацию стоимости выполненных работ в течение всего срока строительства. Изменение цены объекта долевого строительства также возможно в случаях изменения стоимости строительства объектов долевого строительства, если они оказали влияние на цену объекта долевого строительства.
Права застройщика на земельный участок подтверждены решением Мингорисполкома № 550 от 6 марта 2014 г., решение № 881(1) от 23 апреля 2009 г.
Коллективное квартир в доме – 227, в осях 5-9/А-4-Б-2 – 119 квартир.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности: крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие и несущие конструкции, механические, электрические, сантехнические и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, тепловой пункт, а также иные объекты технического обслуживания, служащие целевому использованию здания.
Начало строительства жилого дома – 1-й квартал 2014 г., предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – 4-й квартал 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома № 550 от 6 марта 2014 г., собственными силами без заключения договоров подряда.
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается всего 37 (тридцать семь) квартир, из них 27 однокомнатных общей площадью 44,51 м², жилой площадью 22,23 м², 2 однокомнатных общей площадью 47,18 м², жилой площадью 22,05 м², 1 двухкомнатная общей площадью 60,07 м², жилой площадью 30,99 м², 7 трехкомнатных общей площадью 85,8 м², жилой площадью 53,96 м².
Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа многодетных семей, для направления администрации районов г. Минска, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается всего 37 (тридцать семь) квартир, из них: одна трехкомнатная общей площадью 92,2 м², жилой площадью 56,03 м², 9 трехкомнатных общей площадью 99,35 м², жилой площадью 50,23 м², 9 трехкомнатных общей площадью 85,61 м², жилой площадью 88,48 м², жилой площадью 54,15 м², 1 трехкомнатная общей площадью 85,8 м², жилой площадью 53,96 м², 1 двухкомнатная общей площадью 60,07 м², жилой площадью 30,99 м².
Для работников ОАО «МАПИД» из числа многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается всего 10 (десять) квартир, из них: одна трехкомнатная общей площадью 92,2 м², жилой площадью 56,03 м², 9 трехкомнатных общей площадью 99,35 м², жилой площадью 50,23 м², 9 трехкомнатных общей площадью 88,48 м², жилой площадью 54,15 м².
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом строительстве квартир:
Принимать заявления от граждан осуществляется отделом собственного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рабочие дни, по понедельникам и пятницам, с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и его паспорт.
Принимать заявления от граждан осуществляется отделом собственного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рабочие дни, по понедельникам и пятницам, с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до 15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и его паспорт.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах отсутствия, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор на заявленную квартиру с другим гражданином.
Ознакомиться с планировкой квартир можно на сайте ОАО «МАПИД» - www.mapid.by.

Абедзенны стол

ШТО ЗА «ЯБЛЫК» НА ТАЛЕРАЧЦЫ?

Страхі і міфы сямейнага харчавання

У нашай сям'і трое дзетак. Старэйшай дачка хутка 17, а малодшаму сыну будзе толькі 6 гадоў. Прыплюсуюм сюды дваіх дарослых, якіх таксама трэба накарміць. Зразумела, што ў кожнай асобнай сям'і па-рознаму плануецца бюджэт на фінансаванне сьняданка, абеду і вячэр, але... Пры сьняжанніх невялікіх заробках мы амаль усе спрабуем зрабіць хатняе меню па прынцыпе «хітра-мудра і надорага», аднак каб адначасова ежа была смачнай, якаснай і здаровай. На прыкладзе ўласнай сямейнай гаспадаркі журналіст газеты вырашыў разабрацца, наколькі карыснае і бяспечнае наша харчаванне.

і створаны з натуральнай сыравіны. Ад малочных «замежнікаў» мы адмовіліся канчаткова па прычыне іх вялікага тэрміну годнасці, што тлумачыцца прысутнасцю там доўгага спісу кансервантаў. Нам здаецца, што немасляныя малочныя прадукты «праходзяць» праз высокатэмпературны рэжым, падчас якога губляецца іх біялагічная каштоўнасць, бо кісламалочная мікрафлора гіне.

Мяса на костцы лепш запыкаць, чым варыць

Зразумела, што ў сям'і з падлеткамі рознага ўзросту мяса на стала павінна быць абавязкова. Тут нам добра пашанцавала, бо бацькі на вёсцы трымаюць трысоў. Аднак дзеці стравы з гэтых жывёл не вельмі паважаюць: наеіся ўжо. Таму купляем мы свініну, ялавічыну і тушкі кур. Вядома, што свініна і ялавічына на костцы каштуе менш, чым філей, аднак... Сярод маіх сяброў існуе меркаванне аб тым, што ў костках гэтых жывёлін максімальная назапашваюцца розныя не вельмі карысныя рэчывы. Маюцца на ўвазе цяжкія металы, складаныя злучэнні солей і іншае. Не ведаю, ці сапраўды гэта так, але... Калі даросляў з'яўдзіць такое мяса і не «падавіяцца», то малым яно ўяўна патрэбна будзе ў мінімальнай памерх. Мы ў сям'і распрацавалі свой уласны алгарытм гатавання першых блюх. Баршчы і супы варым толькі з невялікіх кавалкаў мяса без косткі. Больш за тое, пасля першых 10 хвілін варкі ваду зліваем, пасля чаго з мяса і пачынаецца гатаванне бульёну. А вось мяса на костцы мы толькі запякаем у духоўцы.

Каўбасы. Тут у нас узніклае сутыкненне інтарсаў. Дарослыя прапаноўваюць лепш сыварэную, а дзеці патрабуюць мяккую вараную ці вэнджаную. Па гэтым пытанні камандаў у сям'і тата, таму вэнджаная каўбаса купляецца толькі па вялікіх святах. Мне здаецца, што ў гэтай смачнай каўбасе вялікая колькасць так званых канцэрагенаў. У інтэрнэце я адшукаў той факт, што 50 г вэнджанай каўбасы могуць змяшчаць такую ж колькасць канцэрагенаў, як і дым ад пачкі цыгарэт. Вараныя каўбасы выбіраем па наяўнасці там натуральнага мяса і меншай колькасці кансервантаў. А яшчэ такія каўбасы павінны быць без ГМА: хто яго ведае, як гэтыя генмадыфікаваныя прадукты з цягам часу паўплываюць на здароўе дзетак?

Рыба. І па гэтай пазіцыі ў мяне існуе некалькі спрэччых пытанняў. Асобныя аічыныя спецыялісты катэгарычна рэкамендуюць набываць менавіта свежэга мясавага карпа і таўстолобкі. Часткова з гэтым згаджаюся. Праўда, сёння гарадскія гаспадыні бяруць такую рыбу наваходна, бо ён трэба чысціць ад лускі,



а многія — лянуюцца. Па-другое, беларусам неабходна больш ужываць марскую рыбу, дзе ёсць ёд. Выбар марской рыбы ў крамах дастатковы. Тут справа ў звычцы. Аргенціна, хек, скумбрыя, сельдзец і мінтай карыстаюцца ў нас добрымі поглядамі. Другім крытэрыем выбару з'яўляецца кошт. Апошнім часам буйныя гандлёвыя сеткі прывабляюць пакупнікоў рознымі акцыямі, дзе прапаноўваюць сур'ёзныя зніжкі на пазныя віды рыб. Дзя на гэта добра ў тых выпадках, калі цэны памяншаюцца па прычыне канкурэнтнай барабцы паміж гандлёвымі кампаніямі. Але часта па акцыях у крамах пачала з'яўляцца рыба, якая выглядае не самым лепшым чынам. «Пакаменчае» аргенціна і мінтай, скумбрыя і сельдзец з жоўтымі бакамі — менавіта такі тавар звычайна прапаноўваецца па акцыях. Мне здаецца, што з акцыямі гандаль крыху лукавіць, калі па меншым кошце прапануе нам ня якасны прадукт.

Маянэз і кетчуп

для малых — пад забаронай

Зразумела, што мясныя стравы і пазныя салаты будучы смачнейшымі, калі ўжываць іх разам з гэтымі соусамі. Існуе толькі адно «але»... Гатовыя соусы з магазіна, на мой погляд, — гэта скрытыя тлушчы і крухмал, ад якіх людзі вельмі хутка паўнеюць. Ставолая лыжка кетчупу змяшчае 1 чайную лыжку цукру, а ў маянэзе прысутнічаюць канцэрагенныя сінтэтычныя тлушчы, якія практычна не расщчэпляюцца нашымі ферментамі і назапашваюцца ў арганізме. Не будзем забываць і пра эмульгатары, узмацняльнікі смаку і кансерванты, шкодныя для

здароўя. Ніколі не запякаем і не тушым прадукты разам з маянэзам, паколькі Brad удзеяннем высокай тэмпературы ён раскладваецца на небяспечныя для печані рэчывы. Таму мы часам робім такія соусы самастойна.

Лупіну з яблыкаў зімой і летам лепш здымаць

У сезон яблык і ягады наша сям'я атрымлівае з майёй малой радзімы ў Брэскай вобласці. Тут пытанню ў экалогіі і харчовай бяспекі не існуе. А зімой і да новага ўраджаю яблык і іншыя вітаміны мы купляем у магазіне. А цяпер там прапаноўваецца часцей імпартаўныя фрукты і гародніна. Чамусьці такія яблыкі выглядаюць цудоўна нават увесну. У народзе ходзяць чуткі, што замежныя яблыкі апрацоўваюць нейкай «хітрай» хіміяй, якая проста так пад кранам не змываецца. Эксперты з боку вытворцаў пераканваюць спажываючых, што нічога дрэннага ў падобнай нішці няма. А вось нам здаецца, што малалоду арганізм лупіна з рэшткіма невядомага пакрыцця не патрэбна. Скарніца вітамінаў і антыаксідантаў у лупіне прысутнічае толькі ў свежых фруктах.

Кампот і сок, а не «мінэралка» і салодкая «шыпучка»

Сёння ў дэюй вялікай сям'і адной вады смагу людзям не спатольні. Выбар напояў проста неверагодны. І ўсе яны — сучасны смаката. На мой розум, самае карыснае — кампоты з суходруктаў і замарожаных ягад. Добра ідзе і ўласны сок з трохлітровых слоікаў. Праўда, сок хутка знікае, а кампоты малым дакуваюць. Таму ў нашай сям'і ўсе з задавальненнем п'юць квас. Гэта абавязкова павінен быць квас жывога закисання, а не напой на аснове кваснога суслас. Сок у крамах купляем у тэтра-пакетах па 2 літры. Выбіраем менавіта сок, а не нектар, дзе шмат цукру і мінімум вітамінаў.

Летам у спякоту нават дзеці з задавальненнем п'юць мінеральную ваду, якая прадаецца ў пластыкавых бутэльках. Каб такі напой быў смачнейшы, туды часам дабаўляем варэнне з ягад. «Мінэралку» выбіраем з найменшай канцэнтрацыяй солей. Бываюць у нашым мені і іншыя салодкія напоі. Выключэнне складае толькі напой з фіналілінамі, ад якога мы адмовіліся катэгарычна. Жонка лінчы, што няхай лепш напой будзе з калорыямі, чым з такой «хіміяй».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Кажуць, што ў Беларусі вельмі высокія стандарты якасці, у тым ліку для прадуктаў харчавання. Ці так гэта насамерч?

— Якраз цэнтр і займаўся распрацоўкай гэтых стандартаў. Напрыклад, высокія стандарты па сокавай прадукцыі даламаглі нашым вытворцам выйсці на іншы ўзровень якасці. Мы пазбавіліся ад фальсіфікацыі. Да 2006 года, па нашых даследаваннях, каля 60% сокавай прадукцыі было «разбулена». І такія ж работы мы правялі па розных прадуктах. Аднак у сувязі з пераходам на агульную тэрагэламенты М'ятнага саюза па некаторых групах прадуктаў нам не ўдаецца адстаць свае пазіцыі — даводзіцца адступаць на больш нізкі ўзровень. Бо падпрямствы Расійскай Федэрацыі не могуць дасягнуць такой высокай якасці.

— А як адбываецца адстойванне нашых інтарсаў?

— Зразумела, што гэтым займаецца ў асноўным Дзяржстандарт. Але і нашы спецыялісты таксама ўдзельнічаюць у перамовах па тых стандартах, дзе мы былі распрацоўчыкамі. Напрыклад, такі паказчык у сокавай прадукцыі, як аксіметыфур-фурол. Гэта рэчыва ўтвараецца пры раскладанні цукру ў кіслым асяроддзі пад удзеяннем высокай тэмпературы. Таму па яго канцэнтрацыі мяркуюць аб якасці і бяспецы вядзенага тэхналагічнага працы. Пакуль што адстаць гэты паказчык мы не змаглі, а ён вельмі важны, бо яго перавышэнне з'яўляецца небяспечным для харчавання.

— У чым яшчэ вы займаеце прынцыповую пазіцыю?

— Дзіцячае харчаванне. Яно павінна быць якасным, натуральным, без хімічных дабавак. Нашы прадпрыемствы гэта разумюць, і сыравіна спецыяльна вырашчываецца ў асаблівых умовах і пад жорсткім кантролем. Але ўсё роўна, праводзячы маніторынг, мы знаходзім на нашых паліцах прадукты з адхіленнямі ад нормаў. Часцей за ўсё такія адхіленні назіраюцца ў імпартаўных з Еўропы прадуктах. Мы інфармуем аб парушэннях і вытворцаў, і нашы кантраляваныя органы. Асабіста мяне хвалюе палывавае алеі, які сёння часта можна ўбачыць у складзе самых розных прадуктаў. Тым больш што яго не заўсёды так называюць, а пішуць проста «алеі». Ён вельмі небяспечны, бо пад яго ўздзеяннем можа адбыцца закупорка сасудаў. Рэчыва мае моцнае канцэрагенае дзеянне. А выявіць гэты «алеі» ў складзе прадукту вельмі складана. Мы пачалі займацца гэтым пытаннем два гады таму, бо раней такога не было. Палова Еўропы ўжо абмежавала выкарыстанне палывавага алею, палова — на маркіраванне пакупніка (хоць і — еш, але на з'яўляецца гэта павінна быць напісана).

— Ці правяраюць на адпаведнасць нашым стандартам імпартаўныя прадукцыі?

— Пад кожную партыю вадаецца сертыфікат адпаведнасці. А ў хуткім часе абавязкова будзе

ДАРЭЧЫ

Пры Акадэміі навук створаны Міжведчасны савет па харчаванні. Туды ўваходзяць супрацоўнікі Міністэрства аховы здароўя, Дзяржстандарт, іншыя ведамствы. «Мы распрацоўваем праект «Здаровае харчаванне — здаровае нацыя», — гаворыць Зянон Лоукіс. — Мы хочам, каб у нас увогуле не было ніякіх падробак і фальсіфікацый. Прадукты гэтыя ў найбліжэйшай будучыні будуць персанальна адрасаваны — для асобных груп, для людзей з пазнымі захворваннямі».

дэкларацыя. За якасць прадукцыі будзе адказваць пастаўшчык. Калі нешта не так, ён атрымае вялікі штрафныя санкцыі. Але для гэтага трэба стварыць пазны кантроль. А увогуле прадукцыя праходзіць выпрабаванні. Абавязкова правяраем наяўнасць шкодных рэчываў. А вось па паказчыках якасці, на жаль, правяраем няма. Толькі па бяспецы, пры ўвозе. А потым мы ж праводзім маніторынгі ў крамах і высвятляем, што насамерч недзе не павінна быць крухмалу, а яго там да 40%. Гэта могуць быць і каўбасныя вырабы, і дзіцячае харчаванне, і малочная прадукцыя...

— Ці можна сказаць, што калі прадукт выраблены на тэрыторыі Беларусі, то ён абавязкова бяспечны?

— Безумоўна. Па складзе, якасці ён можа быць розным, але бяспечным абавязкова. Толькі заўсёды трэба звяртаць увагу на з'яўляецца. Цяпер дазволена вырабляць прадукцыю па тэхнічных умовах. Нельга казаць, што гэта горш за СТБ, але пазны адступленні ад стандартызацыя рэцэптуры ёсць. Скажам, усе ведаюць каўбасу «Доктарская». Раней яна была толькі адна. А цяпер розныя вытворцы прапаноўваюць шматлікі «мадыфікацыі» гэтага прадукту. Назва застаецца той жа, але да яе дадаюць якую-небудзь прыстаўку. Гэта значыць, што вытворца распрацаваў свае тэхнічныя ўмовы і ўнёс некаторыя рэцэптурныя кампаненты, якіх няма ў СТБ. Аднак па сваіх паказчыках якасці і бяспекі такая прадукцыя павінна быць не горшай за СТБ.

— А ці не могуць вытворцы дадаць у тую ж каўбасу нейкіх небяспечных рэчываў — напрыклад, розных «Е»?

— Разумеюць, не кожнае «Е» — шкоднае. Ёсць пазныя кампаненты, без якіх вытворчасць увогуле немагчыма. Напрыклад, лімонная кіслата, якая абзаначаецца як Е330. Калі ў складзе паказаны 2-3 кампаненты «Е», то нічога страшнага ў гэтым няма. Сумняваюцца ў якасці прадуктаў трэба тады, калі такіх кампанентаў у іх дзясяткі. Вытворцы бываюць розныя, таму трэба быць пільнымі. Хаця небяспечнай прадукцыі, як я ўжо казаў, цяжка патрапіць на наш рынак. Ды увогуле кантроль за прадуктамі і ў нас, і ў свеце павялічваецца. Вытворца павінен гарантаваць якасць, інакш з ім ніхто працаваць не будзе.

Пад кантролем

МАГАЗІННЫЯ ВОЛЬНАСЦІ

Калі цэннікі налеплены адзін на другі, лепей не бярэце такія тавар

Асацыяцыя з залатымі шляхецкімі вольнасцямі Рэчы Паспалітай у мяне ўзнікла выпадкова. Проста шукаў, з чым можна параўнаць фрывольныя паводзіны гандлю з пакупнікам ды законам. І мне падумалася, што вядома палітычна з'ява сівай даўніны вельмі падобна. Паглядзіце самі: тады любы шляхціч мог рабіць што заўгодна, зыходзячы са сваіх інтарсаў (калі не хочаш прыняцця закона — выкарыстаць права liberum veto, і ўсё). Так цяпер і робяць многія крамы, толькі ўжо з правамі пакупніка. Прадавец пратэрмінаваны тавар, падмяніць цэннікі, заахочваюць несправядлівым зніжкамі — ці не «магачынныя вольнасці»?



Кампетэнтна

САПСАВАНЫЯ ПРАДУКТЫ ПАД ЗНІЖКАМІ НЕ СХАВАЕШ

Закон забараняе прадаваць рыбу «з душком» нават па акцыях

Аддзел эканомікі нашай газеты ўважліва разгледзеў узнятыя пытанні шматдзёнага таты. Са сваёй боку, мы вырашылі разабрацца ў гэтай тэме разам з кваліфікаваным спецыялістам. На пытанні журналіста адказвае загадчыца аддзялення гігіены харчавання Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вія ШУКЕВІЧ.

Ці аднолькавыя патрабаванні да якасці прадуктаў (у прыватнасці, рыбы, гародніны і фруктаў), калі крама (гандлёвая сетка) знікае на гэты пазіцыі цэны і прапануе пакупнікам такое зніжэнне ў якасці спецыяльных акцый? Нашы чытачы ўпэўнены, што візуальна ацэнкі тавар звычайна выглядае горш.

— Згодна з аічыннымі заканадаўствам, патрабаванні да якасці прадуктаў абсалютна аднолькавыя для ўсіх цанавых пазіцыі незалежна ад таго, што на асобны асартымент гандлёвы пункт прапаноўвае нейкія спецыяльныя зніжкі. Акрамя таго, існуе дакладна прарысанае патрабаванне аб тым, што забараняецца рэалізацыя, напрыклад, фруктаў і гародніны з прыкметамі псавання. Такую прадукцыю увогуле прадаваць нельга нават па істотна меншым кошце.

— Калі чалавек убачыў, што рыбу яму спрабуюць прадаць «з душком», то гэта не можа тлумачыцца дзеяннем нейкіх акцый... — Так. Падобнага не павінна быць увогуле.

— У магазінах на асобныя харчовыя паўфабрыкаты практычна істотныя зніжкі ў тых выпадках, калі набліжаецца граничны тэрмін прыдатнасці тавару. Ці павінен гандаль інфармаваць аб гэтым пакупніка? — Санітарна-эпідэміялагічнае заканадаўства не прадугледжвае ў такіх выпадках абавязковага спецыяльнага інфармавання

пакупнікоў з боку гандлю, але... Згодна з санітарнымі правіламі, у маркіроўцы тавару павінен прысутнічаць тэрмін яго прыдатнасці, калі ў яго ён ёсць. Заўважу, што ўвесь асартымент харчовых прадуктаў такую інфармацыю аб тэрмінах прыдатнасці павінен мець абавязкова.

— Атрымліваецца, што спажывец спачатку вывучае маркіроўку, а потым ужо самастойна прымае рашэнне аб мэтазгоднасці яго набыцця?

— А нельга разлічваць выключна на шанцаванне, бо ў крамах трэба мець элементарную пільнасць. Калі кошт прадуктаў зніжаны, то пакупнік менавіта на гэтую акалічэннасць і павінен звяртаць увагу ў першую чаргу.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Пры захоўванні свежай прадукцыі для павелічэння тэрміну прыдатнасці яе пазны чынам апрацоўваюць. Гэта сучасная практыка. Інакш, напастаянны шматступенны кантроль, у тым ліку як з боку ветэрынарнай і санітарнай служб, так і неспасрэдна прадпрыемствамі.

— А як наконі антыбіётыкаў? — Па гэтым кірунку таксама ажыццяўляюцца пастаянныя сумесныя правёркі з нашага боку і ветслужбы. Такі кантроль вядзецца на стадыях выкарыстання антыбіётыкаў неспасрэдна на камплексах, а таксама пры правярцы гатовай мясной прадукцыі.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Залішне не будзе, а увогуле салодкія напоі з «бурбалкамі» — не лепшы варыянт для малых... Дзя іх трэба самастойна кампаты вярць.

— Агульнае меркаванне санітарных служб аб «чутках» па магчымай колькасці небяспечных металаў, складаных соляў і іншых хімічных элементаў у костках і касцяных злучэннях свініны і ялавічыны аічыннага паходжання. Ці правяраюць кантрольныя службы мяса на наяўнасць у ім антыбіётыкаў і іх вытворных?

— Пры захоўванні свежай прадукцыі для павелічэння тэрміну прыдатнасці яе пазны чынам апрацоўваюць. Гэта сучасная практыка. Інакш, напастаянны шматступенны кантроль, у тым ліку як з боку ветэрынарнай і санітарнай служб, так і неспасрэдна прадпрыемствамі.

— Атрымліваецца, што спажывец спачатку вывучае маркіроўку, а потым ужо самастойна прымае рашэнне аб мэтазгоднасці яго набыцця?

— А нельга разлічваць выключна на шанцаванне, бо ў крамах трэба мець элементарную пільнасць. Калі кошт прадуктаў зніжаны, то пакупнік менавіта на гэтую акалічэннасць і павінен звяртаць увагу ў першую чаргу.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Пры захоўванні свежай прадукцыі для павелічэння тэрміну прыдатнасці яе пазны чынам апрацоўваюць. Гэта сучасная практыка. Інакш, напастаянны шматступенны кантроль, у тым ліку як з боку ветэрынарнай і санітарнай служб, так і неспасрэдна прадпрыемствамі.

— А як наконі антыбіётыкаў? — Па гэтым кірунку таксама ажыццяўляюцца пастаянныя сумесныя правёркі з нашага боку і ветслужбы. Такі кантроль вядзецца на стадыях выкарыстання антыбіётыкаў неспасрэдна на камплексах, а таксама пры правярцы гатовай мясной прадукцыі.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Залішне не будзе, а увогуле салодкія напоі з «бурбалкамі» — не лепшы варыянт для малых... Дзя іх трэба самастойна кампаты вярць.

— Агульнае меркаванне санітарных служб аб «чутках» па магчымай колькасці небяспечных металаў, складаных соляў і іншых хімічных элементаў у костках і касцяных злучэннях свініны і ялавічыны аічыннага паходжання. Ці правяраюць кантрольныя службы мяса на наяўнасць у ім антыбіётыкаў і іх вытворных?

— Пры захоўванні свежай прадукцыі для павелічэння тэрміну прыдатнасці яе пазны чынам апрацоўваюць. Гэта сучасная практыка. Інакш, напастаянны шматступенны кантроль, у тым ліку як з боку ветэрынарнай і санітарнай служб, так і неспасрэдна прадпрыемствамі.

— Атрымліваецца, што спажывец спачатку вывучае маркіроўку, а потым ужо самастойна прымае рашэнне аб мэтазгоднасці яго набыцця?

— А нельга разлічваць выключна на шанцаванне, бо ў крамах трэба мець элементарную пільнасць. Калі кошт прадуктаў зніжаны, то пакупнік менавіта на гэтую акалічэннасць і павінен звяртаць увагу ў першую чаргу.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Пры захоўванні свежай прадукцыі для павелічэння тэрміну прыдатнасці яе пазны чынам апрацоўваюць. Гэта сучасная практыка. Інакш, напастаянны шматступенны кантроль, у тым ліку як з боку ветэрынарнай і санітарнай служб, так і неспасрэдна прадпрыемствамі.

— А як наконі антыбіётыкаў? — Па гэтым кірунку таксама ажыццяўляюцца пастаянныя сумесныя правёркі з нашага боку і ветслужбы. Такі кантроль вядзецца на стадыях выкарыстання антыбіётыкаў неспасрэдна на камплексах, а таксама пры правярцы гатовай мясной прадукцыі.

— Якія рэкамендацыі могуць прапанаваць санслужбы пры ўжыванні імпартаўных фруктаў і гародніны? Напрыклад, ёсць меркаванне, што яблыкі для павелічэння тэрміну прыдатнасці пакрываюць (апрацоўваюць) небяспечнымі хімікатамі. Ці трэба знімаць лупіну з такіх яблыкаў?

— Залішне не будзе, а увогуле салодкія напоі з «бурбалкамі» — не лепшы варыянт для малых... Дзя іх трэба самастойна кампаты вярць.

— Агульнае меркаванне санітарных служб аб «чутках» па магчымай колькасці небяспечных металаў, складаных соляў і іншых хімічных элементаў у костках і касцяных злучэннях свініны і ялавічыны аічыннага паходжання. Ці правяраюць кантрольныя службы мяса на наяўнасць у ім антыбіётыкаў і іх вытворных?

Усё новае — гэта добра забытае старое

Летас было створана ўпраўленне кантролю спажывецкага рынку — гандлёвая інспекцыя пры Міністэрстве гандлю Беларусі. Называць структуру новай не зусім правільна, паколькі падобнае спецыяльнае падраздзяленне існавала пры Мінгандлю да 1991 года. Сітуацыя на рынку прымуся ўспомніць пра больш сур'ёзны кантроль: «Сёння гандаль развіваецца вельмі актыўна. Колькасць суб'ектаў і аб'ектаў з кожным годам расце. І кантроль, зразумела, неабходны» — гаворыць начальнік упраўлення Валяр'ян БЕСПАЛЫ (на фотэ).

За 9 месяцаў сваёй дзейнасці інспекцыя правярыла больш за 1000 аб'ектаў гандлю, грамадскага харчавання, бытавога абслугоўвання. З пачатку года — 410 аб'ектаў. «І практычна ў кожным з іх выяўлены парушэнні. Складзена 760 пратаколаў. Каля 750 млн рублёў штрафных санкцыяў», — удакладняе кіраўнік гандлёвай інспекцыі.

Для таго, каб не працаваць услужліва, быў адкрыты «тэлефон даверу» 8-017-2009202. «Мы актыўна разгем на званкі. Напрыклад, сёння ідзе разбірацца з сітуацыяй у краме, дзе на ценніку адна прадана, а на касе потым прабеаецца іншая», — распадае Валяр'ян Бяспалы. — Акрамя правярак, мы праводзім і маніторынг. Вялікі аб-

Адказнае рашэнне

Бываюць выпадкі, калі ў магазіне «перабываюць» даты вырату. Прадавец імкнецца ўсімі спосабамі прадаць сапсаваны тавар, а гандлёвая інспекцыя не дапусціць гэтага. Між іншым, штрафы дасягаюць ад 30 да 500 базавых велічын. «Суды прымаюць рашэнні аб памеры штрафу ў залежнасці ад аб'ёму парушэнняў», — тлумачыць кіраўнік гандлёвай інспекцыі. — І сёння Мінгандль рыхтуе праект указа кіраўніка дзяржавы аб павелічэнні адказнасці за парушэнні. Документ змяшчае нават норму аб адказнасці за

<

Ігumenскі

тракт

№ 12 (70)

«У НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ — ТАЯ САМАЯ ПРАЎДА», або Хто мае ката, а хто кіта?

Такой смачнай булы, як у вёсцы Лобча Лунінецкага раёна вы не пакаштуеце болей нідзе. Як той казю, які і есці хочацца. Закусваеш салёным агурочкам — і нічога больш не трэба для «салодкага» жыцця. А калі прыправіць усё гэта яшчэ і добрай песняй, высёлі гісторыя, то ўвогуле можна настраіць усякі ллік часу, надоўга застацца за добра накрытым сталом, каб слухаць мясцовыя песні, байкі, казкі...

Народную творчасць тут сапраўды любяць і шануюць. Падвядзюжэ таму — мясцовы калектыв «Лабчанка», якому ўжо болей за 30 гадоў. Жанчыны і мужчыны збіраюцца разам, спяваюць, выступаюць на многіх святах. «І людзей весілі, і сябе забавляем. Калі не весіліца, то вельмі можна задушыцца, — кажа Настасся Якавец, стваральніца ансамбля. — Трэба працаваць, але трэба і адпачываць, лепей з песняй і з людзьмі». Настасся



Іванаўна — душа «Лабчанкі». Яна кажа, што, як пачалі даваць канцэрты, зразумелі: аднымі песнямі не абыйдзецца, таму і стала сама пісаць байкі, да таго ж і рыфмаваная. Усё атрымлівалася быццам само сабой: «Штосці ў жыцці падгледзіш, штосці пачуеш, а нешта з анекдота возьмеш — і мне добра, і людзям падабаецца», — кажа жанчына. З адметнымі байкамі Настасся Якавец мясцовыя школыні ўдзельнічаюць у розных конкурсах, фестывалях — і заўсёды атрымліваюць прызывыя месцы. Бо ўсім да спадобы народная мудрасць і гумар, з якімі яны напісаны.

Калі запячаць у лабчан, на якой мове яны размаўляюць, тэа адкажыць, што «на лабэц-

кай». Настасся Іванаўна з гэтай нагоды прыгадае прыказку: «У нас раней на Беларусі — то балота, то грудок, то лісток, то пясок. Што сяляц — то слаўцо. Што хутарок — то гаварок». Раней у гэтай мясцовасці ўсё было забалочана, таму даехаць сюды можна было толькі калі зямля падмерзла, у выніку і склалася асаблівая гаворка. Аднак яна беларуская, запэўнівае жанчына, бо байкі піша на дыялекце і адразу перакладае іх на мову — гэта робіцца вельмі лёгка.

Побач з Лобчай вёскі Луніні і Багданюка — у кожнай свая адметная прыгожая гаворка. Настасся Якавец параўноўвае іх: — У Луніне вымаўляюць больш мякка, у нас — больш цвёрда. Яны «дзекаюць», а мы «дзекаем». Нават такое слова, як «кот», яны кажуць «кіт», а мы «кут». Гарышча ў нас называюць «гара, а ў Луніне — «покіт».

Надаўна занялася жанчына складаннем рыфмаваных казак. На гэта ўнучкі натхнілі, якія надта прасілі, каб ба-

освятляе зямлю і ніхто не ўбачыць красоты тваю. І нема колі днём людям тэбэ выглядаць, мусяць яны працаваць. А калі ты бліжэй да сонца падлетыш, то ў променах яго проста згарыш. Плывуць па моры ўначы караблі, по зорках вызначаюць шлях оны. Трымаюцца за рукі закаханыя і дывяцца адын аднаму ў вочы, глядаць у зорнае неба ноччу. І ўначы сподарожныкі едуць чы ідуць, і штоб не было ім рызык і трывогі, трэба нам ім асвятляць дарогу. Дано ад Бога: у кожнага свая дарога і, без усякага сумнення, у кожнаго свое прызначэнне».

Такая ж народная мудрасць, асабістыя высновы ёсць у кожных творы Настасі Якавец. Бак, сцэна, песень, казак ужо назбіралася некалькі шыткаў — можна было б і кніжку выдаць: ці «па-лабэцку», ці па-беларуску. Цяпер жа «Лабчанка» па-ранейшаму вельмі запатрабаваная, дома не сядзяць ні на адно свята, пастаняна выступаюць. Настасся Якавец адзначае:

— Трэба, каб у кожнай вёсцы былі такія калектывы. Бо народныя песні — гэта тое, што спявалі яшчэ нашы дзяды, прадзеды. Нам варта гэта памятаць, ведаць свае карані. Бо ў народных песнях — тая самая праўда, што і на самой справе ёсць...

Я пытаюся ў жанчын з «Лабчанкі», чаму ж так любяць яны сваю вёску. На што адна з удзельніц калектыва адказвае, што тут і неба сінейшае, і трава зялейшая. Як не пабудзе доўга дома, вяртаецца з гэтай пад'язджае да Луніна, то ўжо і дыхаецца лягчэй, здаецца, што паветра памяншалася і здароўя стала больш...

У Настасі Якавец пра яе малую радзіму напісана асаблівая песня: «Багата ёсць на Беларусі прыгожых вёсак, гарадоў. А прыгажэйшая вёска Лобча, чыя аб'еды ўсё свята кружыць лугі, шумяць палеткі. Нідзе няма такой красы. Я нарадзілася ў Лобчы і жыць тут люблю-любю мне...»

Мы выходзілі з гасціннай лабчанскай хаты, і нам далі з сабой па слоіку духмянага мёду. А жанчыны разважалі паміж сабой, што не будучы ставіць новай печкі з доўжэнкамі: «Там і круцяцца так не спячэць, і грыбы так не высушыш». Нам патлумачылі, што круцэнь — гэта пірог: раскатваеш цеста, намазваеш вярвонем ці псыпаеш макамі і закручываш — тое і называецца, як кажуць у Лобчы, «крутэнь».

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.
Фота аўтара.
Лунінецкі раён.

6

Чырвонабярэжскі палац закрасуе і... зачаруе

У вёсцы Чырвоны Берэг Жлобінскага раёна на плошчы ў 10 га вядзецца аднаўленне сядзібна-паркавага комплексу канца XIX—пачатку XX стст., які ў савецкі час належаў мясцоваму саўгасу-тэхнікуму.



Беларускі Цэнтр па рэгенерцыі гісторыка-культурных ландшафтаў і тэрыторый пад навуковым кіраўніцтвам Аляксандра Кропатава распрацаваў рэстаўрацыйны праект, першы этап якога — сядзібны дом — пад'ходзіць да завяршэння. Цяпер тут вядуцца работы па аднаўленні інтэр'еру. Характэрная асаблівасць гэтага помніка ў тым, што і вонкава, і знутры ён спалучае розныя стылі і кампазіцыйныя прыёмы. У палацы ёсць пакой, аформлены ў арабскім стылі, ёсць гатычны пакой. Аднаўленне вядзецца па эскізах і захаваных элементах, і, па словах рэстаўратараў, напрыканцы года першыя наведвальнікі ўбачаць незвычайную прыгажосць, роўнай якой у Беларусі нідзе не захавалася.

— Рэстаўрацыйнае кола ахоплівае таксама аднаўленне флігеля, гаспадарчых пабудов, цаглянай агароджы, узной браны, парку, — кажа галоўны спецыяліст аддзела мастацтва і аховы гісторыка-культурнай спадчыны галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гомельскага аблвыканкома Сяргей Рэзанцаў. — Для Гомельскага гэта комплекс — вельмі перспектывны аб'ект. У будучым тут размясціцца філіял Жлобінскага краязнаўчага музея, знойдзе адлюстраванне



гісторыя Чырвонабярэжскага дзіцячага лагера смерці, плануецца стварэнне гасціннага комплексу; будучы аказвацца платныя паслугі, праводзіцца семінары і лекторыі. Разлічваем на вялікі турыстычны паток, паколькі сядзібны комплекс знаходзіцца побач з аўтамагістраллю Мінск — Гомель.

Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Жлобінскі раён.

Мясціны, знітаваныя з душой

Шмат таямніц і загадак тоіць у сабе наваколле вёскі Корань Лагойскага раёна. Асабліва апантанія і цікаўныя да гэтага спрабуюць шукаць тэа залатую карэту Напалеона і яго маскоўскіх графеі, імкнучыся ўбачыць рэшткі блайой калпціцы ў густым рабінніку, спрабуюць знайсці берагі знікага возера...

Могілкі без камянёў

У рабінніку ёсць доўлыя вялікія старыя могілкі каля дзвюх гоней... Яшчэ да 1950-х гадоў захоўваліся курганы (пясчаныя насыпы, зарослыя травой, абкладзеныя абшмільным каменнем). З усходняга боку ўзвышаўся больш высокі камень-пліта без надпісаў.

У пасляваенныя гады з палёў Караньшчыны на ўзнаўленне Мінска звозілі камяне. Для жыхароў навакольных вёсак з'явіўся стымул заробку за пагрузку. На палях у той час была незлічона колькасць крушань (куч камянёў). Калі агусцілі палі, людзі ў пошуках іх кінуліся ў гущыні, лясныя масівы. Камяні зніклі з кургану рабінніка. Сёння гэтае месца зарасло сонсамі і бярозамі. Ніхто са старэйшых не можа расказаць пра паходжанне тых могілак.

Казакова балота

Крыху ніжэй за могілкі на захад цягнуўся даволі вялікі масіў балота (цяпер асушаны тарфянік). Каля сушы знаходзіўся вадаём,

падобны да азёрца. Паміж вадаёмам і могілкамі вялася бітая цэгла. Жыхар вёскі Антанюка Віктар Сапегіа расказаў, што тут калісьці была калпціца.

Памятаю, як у хрушчоўскія часы я разам з напарнікам Канстанцінам Вашкевічам браў з таго азёрца ваду. Яна была чыстая, падступала да самага берага. Меўся і добры пад'езд. Калі асушылі балота, знік вадаём.

На месцы яго засталася лагчына, якая зарасла алешнікам, дзікай травой. У народзе яе здаўна называлі Казаковам балотам. Расказвалі, што ў гэтым возеры калісьці з канём утапіўся казак. Хто ён і калі адбылася падзея — загадка. Калі б у Першую сусветную вайну — людзі помнілі б. Значыць, трагедыя адбылася значна раней. Хутчэй за ўсё, падчас баталіі з французамі ў 1812 годзе.

Гісторыя свецдчыць...

Што гэтая трагедыя адбылася ў тыя далёкія гады, сведчаць і навуковыя крыніцы.

«У 1812 годзе праз Лагойшчыну двойчы пракацілася ваенная навала. Летам праз яе рухалася на Маскву французская армія Напалеона, а ўзімку яна адступала праз тыя ж мясціны...» Згадаючы маенткі Няплюева, Муравана Двор, Чырвоны Бор. У той час іх звывала прамая дарога, якая ішла і на рабіннік. Шлях праз Дабранева, Кузевічы, Чырвоны Бор, Жырблівічы, Міхалкавічы, далей Корань, Вялікія і Малыя

ПА СЛЯДАХ ЗАЛАТОЙ КАРЭТЫ НАПАЛЕОНА

У Кропавічы, Пуцілава быў самай прамой і кароткай дарогай з Лагойска ў Мінск. Пасля Другой сусветнай іх нават звывалі паразы транспарт — «таксі».

Авос што расказала сваёй унучцы Ганне Урбановіч яе бабуля Марыя Кухаронак (нарадзілася яна ў 1854-м, памерла ў 1955 годзе). Ёй расказвалі родзічы, што сам Напалеон пры наступленні на Маскву ехаў на залатой карэце. Пры адступленні дзесьці закапаў яе ў Гайненскай воласці Барысаўскага павета разам з маскоўскімі графеімі. Тое ж самае казаў сваіму сыну Віктару Антон Кавалевскі. Толькі ён нарадзіўся нашмат пазней, у 1910 годзе. Відэа, гэтая гісторыя з даўніх часоў перадавалася з вуснаў у вусны.

Задаквы курган

На поўдзень ад вёскі Жырблівічы быў невялікі пагорак. Людзі здаўна захоўвалі там бульбу. Потым у ямы вывозілі падзеж свейскіх жывёл. У зімовы час сюды наведваліся ваўкі. У піпнаўку абуджаў вёску жаласныя працжны вой. Гэтае ўрочышча, якое пакрылася невысікім хмызняком, назвалі «ваўкаўней». За Ваўкаўней да самага балота цягнулася чыстае поле. Пераскакала яго тая ж самая дарога — Мураваны Двор, Чырвоны Бор. Ранняя вясной ва ўрочышчы расцітаў пльовы сон. Асабліва шмат гэтых кветкаў было на каменным пагорку непадалёку ад той дарогі. Думка аб тым, што ў гэтым месцы можа быць захавана залатая карэта, хвалявала вясцюца

Івана Урбановіча. Быўшы брыгадзірам пал'воднай брыгады, ён накіраваў трактар Т-100 (карчавальнік), які ачышчаў палі ад валуноў, на той пагорак. Адсуныўшы валуны, капаць углям механізатар адмовіўся. Яго апаваў страх, што трактар можа праваціць у нейкую прорву. Дзесьці ў 1970-х гадах гэтыя палі былі засаджаны лесам як зямлі, непрыдатныя для сельскагаспадарчага выкарыстання.

Каб не тыя чуткі

У розныя часы ў людзей хадзілі чуткі. Адны расказвалі, што калісьці ў вёску Мураваны двор (цяпер Мураванка) прыязджаў якісьці замежны гошч, распываў пра паселішча. Асабліва яго цікавіла грушча, якая калісьці расла ў панскім садзе. Другіх — калпціца, магчыма і тая, што знаходзілася ў рабінніку. Трэціх — чырванаборскія азёры, на якіх калісьці білі млыны. Возера каля вёскі Чырвоны Бор сіпкавалася крыніцамі, што ля вёскі Прудкі. Другое (паблізу лесу Гарадзель) у напрамку вёскі Кузевічы сіпкавалася балотнымі водамі ўрочышча Палік і водамі Дзікага возера. Пры асушэнні балота воды першага пайшлі па зноў выкапаным канале, на месцы ягона засталася пляюка для сенажаці. Сёння ўсё гэта гучыць як легенда. Але ж была вайна і тыя паходзі па нашай святой зямлі, і шмат што для нашых нашчадкаў застаецца загадкай.

Анатоль ЗАРОЎСКІ

Год гасціннасці: увасабленне

«ГАРАДСКІЯ ШАЛІ» ЯК ПРАВА НА САМАКІРАВАННЕ

Памятны знак «Гарадскія шалі» устаноўлены ў Мінску, недалёка ад ратушы. Ён сведчыць пра атрымленыя горадам Магдэбургскага права ў 1499 годзе. Невялікая скульптурная кампазіцыя складаецца з фігур трох гараджан, якія заключваюць зделку: адзін уважвае груз, другі аддае манеты, трэці прымае заробленыя грошы. Дзея адбываецца, зразумела, побач з вялікімі шалямі. Мы вырашылі запятацца ў гісторыка, геральдыста Анатоля Цітова, чаму менавіта такая тэма была выбрана, каб адзначыць права горада на самакіраванне?

Анатоль Цітоў адзначаў, што больш правільна было б карыстацца словазлучэннем «Магдэбургскія правы» — бо гэта цэлы комплекс правоў на самакіраванне. Яны былі прапісаны ў спецыяльным прывілеі і дзеляліся на асноўныя і дадатковыя.

Да першых адносілася пабудова гарадской ратушы, прысваенне пячаткі і герба на гэту пячатку. Ёй маркіраваліся абсалютна ўсе тавары, што ішлі адсюль, — даследчык кажа, што сутыкаецца з такім упершыню ў Мінску. Магчыма, практыка адказнасці горада за свае паслугі існавала і ў іншых месцах, але дакументальныя пацвярджэнні таму не знойдзены. Да ліку асноўных правоў адносілася ўсталяванне важных — месца, дзе гарадскія ўлады пераважалі тавары, якія прывозіліся ў горад, і тыя, што ішлі на экспарт, — такім чынам мелі магчымасць збіраць з гандляроў падаткі. Менавіта пра гэты гісторычны факт і распавядае скульптурная кампазіцыя. Акрамя таго, усталявалася мерніца, якая адпавядала еўрапейскай метрычнай сістэме.

Дадатковым правам быў дазвол праводзіць кірмашы. Кожнаму гораду прызначалася колькасць кірмашоў і дзён іх правядзення: камусьці тры двухдзёныя, а камусьці адзін чатырхдзёныя...

Новы кароль або вялікі князь павінен быў пацвярджаць Магдэбургскія правы кожнага горада. Дарэчы, надаваліся яны звычайна не ўсім населенаму пункту, а толькі пэўнай групе яго насельнічаў — мяшчанам-хрысціанам. Шляхта гэтым правам не падначальвалася, таксама і яўрэі, якія падпарадкоўваліся гарадскому староству. Аднак звычайна гэтымі правамі карысталіся ўсе саслоўі, а падаткі палцілі толькі мяшчане. Такія неадкладнасці былі выпраўлены ў Гродне, дзе кароль выдаў указ, што надае правы



Памятны знак «Гарадскія шалі».

на самакіраванне ўсім саслоўям.

Міччане доўгі час не маглі вызначыцца, якія ў іх будучы герб і пячатка, адзначае Анатоль Цітоў, таму на іх ранніх пячатках стаялі толькі дзве літары, якія расшыфраваліся як «Госпаді, памажы», па колу было напісана «пячатка менская». Гэту складанасць таксама вырашыў кароль, які, па прычыне таго, што міччане паміж сабой дамовіліся не могуць, надаў ім герб «Унебаўзяцце Марыі».

Разам з атрыманнем Магдэбургскіх правоў гарады сталі самі праводзіць суды: бурмістара-радзецкі, дзе разглядалі грамадзянскія справы, і войтаўска-лаўнічы, улаўнаважаны судзіць крмынальных злачынстваў.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

БАЙКІ Кухмістра ВЕРАШЧАКІ

У савецкія часы пра беларускую кухню пісалі вельмі мала. І амаль зусім не пісалі ў жанры гістарычных або культуралагічных эса. Рэдкія выключэнні, якія прыходзіць у галаву, — гэта «Хлеб і да хлеба» Уладзіміра Караткевіча і, зразумела, нарыс Ульяма Пахлэбкіна з кнігі «Нацыянальныя кухні нашых народаў», якая ў 1978 годзе зрабіла сапраўдны фурор на прасторах былога СССР. Так, як Пахлэбкін, пра кухню дагэтуль ніхто не пісаў. Прынамсі, на памяці савецкага чалавека: спалучаючы чыста кулінарныя звесткі з экскурсамі ў гісторыю і культуру, надаючы гастрономіі культурна-антрапалагічны аспект. Закладаючы тым самым буржуазную «міну» пад савецкі лад, які не мог грунтавацца на аўтаномным прыватным побыце.

Задача, якую паставіў перад сабой Пахлэбкін — распрацаваць пазнесавецкія каноны нацыянальных кухняў больш як 20-ці народаў — была, бадай, не пад сілу любому генію. Што датычыць кухні беларускай, дык, апроч старажытнага саўмянуўскага «Зборніка рэцэптур нацыянальных страў», у яго пад рукой былі толькі этнаграфічныя працы Шэйна і Нікіфароўскага па Усходняй Беларусі. Да гэтага можна дадаць багатую фантазію аўтара і схільнасць да рызыкюных аналогій і абагульненняў. У выніку на-

радзілася безліч «перлаў», безапеляльных фундаментальных сцвярджэнняў, якія дагэтуль вандруюць у інтэрнеце з сайта на сайт і значнай ступені фарміруюць памылковыя ўяўленні публікі пра нашу кухню. Гэта выказванні нахталі таго, што беларуская кухня зусім не ведае ніякіх пірагоў, грыбы ўжывае толькі ў выглядзе сушанага парашку, што ўсе мучныя вырабы, апроч чорнага хлеба, рабіліся ў Беларусі толькі з аўснай мукі і гэтак далей.

Адзін з міфаў Пахлэбкіна — сцвярджэнне, што быццам бы «сапраўдныя беларускія стравы» абавязкова развараныя да бясформеннасці і што іх можна прыгатаваць толькі ў печы: «Разваранасць, бясформеннасць стравы прызнаваліся ідэалам

у старажытнай беларускай кухні. Каб яе атрымаць, трэба было ўсе ігрэдыенты класці ў чыгунку і заліваць іх вадою амаль да верху посуду. Пры гэтым, каб вадаксы не лілася праз верх, тэмпе-

ратуру падагрэву паступова змяншалі, а не павялічвалі. Таму страва варылася вельмі павольна, паступова, часам на працягу цэлых сутак. Такі цэплавы рэжым можа атрымаць толькі ў рускай печы». Такім чынам, беларуская кухня ў версіі Пахлэбкіна цалкам выключае стравы, якім патрэбна паслядоўна некалькі разнастайных рэжымаў цэплавой апрацоўкі, напрыклад, хуткае абсмажванне, а затым тушэнне. Але абед з 2-х гарачых страў — супу і другой стравы. Бо, паводле Пахлэбкіна, беларускі ідэал — гэта толькі густое аморфнае рагу — ні суп, ні каша.

Асобна першую і другую або стравы з разнастайнай цэплавой апрацоўкай можна прыгатаваць на дрывяной пліце, гэтак званай «англійскай», якая ў шляхецкім і мяшчанскім побыце пачала

МАКАТКА І «АНГЛІЙСКАЯ» ПЛІТА

масавя распаўсюджвацца на пачатку XIX стагоддзя і стала папулярнай сучаснай гэтавай пліты. Але «англійская» пліта быццам бы сімвал заходняй культурнай агрэсіі), паводле Пахлэбкіна, шырокага выкарыстання ў беларускай кухні не атрымала. Аднак як тады быць з газавымі плітамі? У прыватнасці, вытворчасці брэсцкага «Гэфеста»? Няўжо, геларус мусяць адчуваць згрызоты сумлення, перад абліччам мэтра Пахлэбкіна і рускай печы, за быццам бы здраду «традыцыйнай беларускай бясформеннасці»?

Між тым, эра «англійскай» пліты, у тым ліку ў яе мясцовым увасабленні, прынамсі на захадзе Беларусі, працягвалася добрая паўтара стагоддзя. Да сярэдзіны XX. З рускай печкай яна не бязлітасна канкурыравала, а дапаўняла яе. Наколькі гарманічна яна магла выглядаць у сялянскім побыце, сведчыць матыў васьмі гэтай хатняй вышыванай сурвэткі, так званай «макаткі». Таму, шануючы чытач, выбарай Пахлэбкіна, беларускі ідэал — гэта толькі густое аморфнае рагу — ні суп, ні каша.

Асобна першую і другую або стравы з разнастайнай цэплавой апрацоўкай можна прыгатаваць на дрывяной пліце, гэтак званай «англійскай», якая ў шляхецкім і мяшчанскім побыце пачала

у старажытнай беларускай кухні. Каб яе атрымаць, трэба было ўсе ігрэдыенты класці ў чыгунку і заліваць іх вадою амаль да верху посуду. Пры гэтым, каб вадаксы не лілася праз верх, тэмпе-

ратуру падагрэву паступова змяншалі, а не павялічвалі. Таму страва варылася вельмі павольна, паступова, часам на працягу цэлых сутак. Такі цэплавы рэжым можа атрымаць толькі ў рускай печы». Такім чынам, беларуская кухня ў версіі Пахлэбкіна цалкам выключае стравы, якім патрэбна паслядоўна некалькі разнастайных рэжымаў цэплавой апрацоўкі, напрыклад, хуткае абсмажванне, а затым тушэнне. Але абед з 2-х гарачых страў — супу і другой стравы. Бо, паводле Пахлэбкіна, беларускі ідэал — гэта толькі густое аморфнае рагу — ні суп, ні каша.

Асобна першую і другую або стравы з разнастайнай цэплавой апрацоўкай можна прыгатаваць на дрывяной пліце, гэтак званай «англійскай», якая ў шляхецкім і мяшчанскім побыце пачала

Алесь БЕЛЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 16.05.2014 в 11.00 в здании Гродненского районного исполнительного комитета (г. Гродно, ул. Горького, 51) состоится аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

№ по порядку	Кадастровый номер и адрес земельного участка	Площадь земельного участка, га	Целевое назначение земельного участка	Срок аренды, лет	Начальная цена предмета аукциона, руб.	Подлежащие возмещению расходы, связанные с проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для его проведения, руб.	Примечание
1	422084506101000155, Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Коптыцкий сельсовет, деревня Корочычи, V-15	0,1700	для строительства банно-прачечного пункта в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – земельный участок для размещения объектов бытового обслуживания населения	50	25 947 230	10 000 000	Ограничения в использовании земельного участка: водохранная зона водных объектов площадью 0,1700 га, охранная зона линий электропередачи площадью 0,0107 га. Инженерные коммуникации и сооружения: электрооснащение, газоснабжение водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, приямки на асфальтированной дороге
2	422088002601000048, Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Пуртишковский сельсовет, деревня Заболоты	0,1391	для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей	50	12 278 755	10 000 000	Ограничения в использовании земельного участка в охранных зонах линий электропередачи площадью 0,0189 га. Инженерные коммуникации и сооружения: газоснабжение, водоснабжение, электрооснабжение
3	42200000004000275, Республика Беларусь, Гродненская область, Гродненский район, Вертеликосовский сельсовет, район Д. Сивково	0,7107	для размещения объектов гостиничного назначения в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – земельный участок для размещения объектов гостиничного назначения	50	16 743 231	15 000 000	Ограничения в использовании земельного участка: водохранная зона водных объектов площадью 0,5907 га, в прибрежной полосе водного объекта 0,1200 га. Инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через представителя или уполномоченное должностное лицо) с момента опубликования извещения и до 17.00.13.05.2014 представляет в комиссию по организации и проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 51, кабинет 15, документы:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка, который предлагается получить в аренду по результатам аукциона; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) в размере 19% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет № 3600514000049 ГУ МР РБ УО Гродненской области по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 51, кабинет 15, филиала ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 752, УНП 500563252, назначение платежа 04002 отметкой лота, желающие участвовать в аукционе по нескольким лотам вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона;

гражданин – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

представитель гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица, индивидуального предпринимателя, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию

юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенности или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовом состоянии, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

заявитель с Гродненским райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель, представитель и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный срок соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем извещении, а также заключившие соглашение. Самостоятельно земельные участки осуществляются претендентами на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и проведению аукциона в любое согласованное время в течение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: 70 59, 73 01 09; 74 04 14.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион проводится в порядке, определенном Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, называемой аукционным.

Победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона обязан внести плату за предмет аукциона расчетный счет № 3600514000049 ГУ МР РБ по Гродненской области в филиале № 400 Гродненском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 752, УНП 500563252, назначение платежа 04002, а также возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе на документацию, необходимую для его проведения – на расчетный счет № 3600514000049 ГУ МР РБ по Гродненской области в филиале № 400 Гродненском областном управлении ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 752, УНП 500563252, назначение платежа 04616.

Сумма, указанная в графе 7, подлежит корректировке исходя из фактических затрат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Солігорскаго городского унитарного производственного предприятия «ЖХХ «Комплекс» (продавец) проводит повторный аукцион по продаже помещения № 1 коммунального хозяйства в банно-оздоровительном комплексе, общ. пл. 2 734 кв. м (инв. № 644/Д-31282) на земельном участке общ. пл. 0,4071 га по адресу: Минская область, г. Солігорск, ул. Козлова, д. 70. Начальная цена с НДС – 2 376 165 638 бел. руб. (стоимость снижена на 50%).

Задаток 10% от начальной цены (237 617 000 бел. руб.) перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБН № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 500563252, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Предшущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 14.03.2014. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель).

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rft.by.

Аукцион состоится 13.05.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.05.2014 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, (8029) 102 21 17.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «Плати одним движением руки!»

1. Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «360 медиа групп», адрес: 223051, Минская обл., Минский р-н, Колодици, ул. Минская, дом 5, к. 18. УНП 690318126.

2. Наименование рекламной игры: «Плати одним движением руки!».

3. Срок начала рекламной игры – 24 февраля 2014 года, срок окончания – 19 апреля 2014 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

4. Свидетельство № 2304 о государственной регистрации рекламной игры «Плати одним движением руки!» от 13.02.2014, выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

5. В рекламной игре приняло участие 93 участника.

6. Призовой фонд рекламной игры разыгран в полном объеме.

7. Фамилия, инициалы победителя: Мандрик Валерия Юрьевна. Приз – подарочный сертификат на услуги компании ООО «ТОП-ТУР» на сумму 300 000 бел. руб. и денежный приз в размере 4 090 909 бел. руб. 8. Телефон для справок: 8-017-389-00-15 с 9.00 до 21.00 в рабочие дни.

Свидетельство о гос. регистрации № 2304 от 13.02.2014 года, выдано Министерством торговли РБ.

21.04.2014 г. УП «МГЦ» ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОФИСА, 243 кв.м, г. Минск, ул. Сурганова, д. 41, пом. 306. <http://mgcn.by/auctions/sale/00000869.html> Тел. (017)295-72-44, (VEL) 326-37-81 (Быстрицкий А.Ю.) УНП 100394906

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 мая 2014 года проводит 9-ый открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

№ по порядку	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (без НДС), руб.	Сумма задатка (без НДС), руб.	№ по порядку	Наименование техники	Местонахождение объекта	Начальная цена продажи (без НДС), руб.	Сумма задатка (без НДС), руб.
126	Грузовой КраЗ-255Б ш. 259306 дв. 386593 1976 г. 4 кат. 2184 км.	г. Старые Дороги, в/ч 48668	34 000 000	3 400 000	139	Машина РХМ (без съемного спец.оборудования) зав. № 273С-2016 1983 г. 4 кат. 1312 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18302003 дв. 800970 корп. 18302003 1983 г. 4 кат. 1312 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	70 000 000	7 000 000
127	Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 102983 км. 563996 1990 г. 3 кат. 102983 км.	г. Гродно, в/ч 05733	45 000 000	4 500 000	140	Машина РХМ (без съемного спец.оборудования) 1977 г. 4 кат. 1857 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17705001 дв. 445299 корп.7703Ф1021 1977 г. 4 кат. 1857 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 1128093 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000
128	Грузовой Урал-43202 ш. 069907 дв. 022515 1987 г. 4 кат. 46105 км.	г. Гродно, в/ч 41789	50 000 000	5 000 000	141	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1981 г. 4 кат., 1170 км 174ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18103002 дв. 676704 корп. 18103002 1981 г. 4 кат., 1170 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1981 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1981 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1981 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	60 000 000	6 000 000
129	Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0004835 дв. 0667022 1990 г. 4 кат. 175387 км.	г. Барановичи, в/ч 29969	45 000 000	4 500 000	142	Двигатель УТД-20 № 89МНА 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 89ЗНК 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 89К95М 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 740К117 1991 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	80 000 000	8 000 000
130	Грузовой КамАЗ-4310 ш. 013214 дв. 744508 1985 г. 4 кат. 185292 км	г. Минск, в/ч 29766 (02766)	55 000 000	5 500 000	143	Двигатель УТД-20 № 64ДNC 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 63SMM 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 52МMP 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 36КМН 1991 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	80 000 000	8 000 000
131	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 2543 км/80м4ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17703001 дв. 440018 корп. 7703Ф101 1977 г. 4 кат. 2543 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000	144	Двигатель УТД-20 № 29DNA 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 20NNA 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 07SMP 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 04PMM 1991 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 02DMN 1991 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	100 000 000	10 000 000
132	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1977 г. 4 кат. 2081 км/61ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17710003 дв. 472462 корп. 17710003 1977 г. 4 кат. 2081 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1977 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № б/н 1977 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1977 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	60 000 000	6 000 000	145	Двигатель УТД-20 № 108КТ2059 1985 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 006ИТ5154 1984 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005КТ5171 1984 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	45 000 000	4 500 000
133	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) 1978 г. 5 кат. 2586 км/134ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 17712002 дв. 481253 корп. 17712002 1978 г. 5 кат. 2586 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1978 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 92н29 1978 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1978 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000	146	Двигатель УТД-20 № 008ИТ2970 1983 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005КТ5377 1983 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 004КТ5079 1983 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	60 000 000	6 000 000
134	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 273С-2027 1983 г. 4 кат. 2307 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18305001 дв. 806633 корп.83040102 1983 г. 4 кат. 2307 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1983 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 41п48 1983 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1983 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000	147	Двигатель УТД-20 № 006ИТ3061 1982 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005ИТ2899 1982 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 007КТ6923 1981 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005КТ2582 1980 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	60 000 000	6 000 000
135	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 273С-1009 1985 г. 4 кат. 4870 км/177ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18412003 дв. 900803 корп.84110104 1985 г. 4 кат. 4870 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 49н198 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000	148	Двигатель УТД-20 № 007ИТ2238 1976 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 008ИТ2947 1974 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 008КТ1959 1974 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 006КТ1522 1974 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	48 000 000	4 800 000
136	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 273С-3006 1986 г. 4 кат. 1668 км/1094ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606002 дв. 955867 корп.18606002 1986 г. 4 кат. 1668 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 49н198 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	70 000 000	7 000 000	149	Двигатель УТД-20 № 008ИТ2899 1982 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 007КТ6923 1981 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005КТ2582 1980 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	48 000 000	4 800 000
137	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 273С-1012 1985 г. 4 кат. 3068 км в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18501001 дв. 904320 корп.84110102 1985 г. 4 кат. 3068 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1985 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 67н171 1985 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1985 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	70 000 000	7 000 000	150	Двигатель УТД-20 № 007ИТ2238 1976 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 008ИТ2947 1974 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 008КТ1959 1974 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 006КТ1522 1974 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	48 000 000	4 800 000
138	Машина РХМ (без съемного спец. оборудования) зав. № 273С-3027 1986 г. 4 кат. 2534 км/1094м4ч в составе: Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 18606004 дв. 002175 корп.18606004 1986 г. 4 кат. 2534 км, Установка ФВУА-100 Н 12Ф № б/н 1986 г. 4 кат., Фильтр ФПТ-200М № 32н71 1986 г. 4 кат., Комплект ИДК-1 № б/н 1986 г. 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	65 000 000	6 500 000	151	Двигатель УТД-20 № 008ИТ2899 1982 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 007КТ6923 1981 г. 4 кат Двигатель УТД-20 № 005КТ2582 1980 г. 4 кат	в/ч 63615, г. Могилев	48 000 000	4 800 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 15 мая 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 12 мая 2014 года.

Победитель аукциона обязан:

- Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения аукциона.
- Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 301224970018 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001793, УНП 101099307, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Закрытое акционерное общество «ДЕЛЬТА БАНК»

220036, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95. Тел. 256 19 08, www.deltabank.by



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		115 316,8	49 428,0
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	6,1	182 988,7	233 276,4
5	Средства в банках	1104	6,2	313 620,6	310 542,8
6	Ценные бумаги	1105	6,3	284 927,4	101 172,1
7	Кредиты клиентам	1106	6,4	1 661 245,6	950 004,9
8	Производные финансовые активы	1107	6,5	12 921,9	14 247,8
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	6,6	1 155,6	1 155,6
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	6,7	144 356,9	28 710,8
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110		-	-
12	Прочие активы	1111	6,8	152 304,3	59 083,6
13	ИТОГО активы	11		2 868 837,8	1 747 622,0
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	7,1	24 941,6	32 374,7
16	Средства банков	1202	7,2	490 047,9	144 093,2
17	Средства клиентов	1203	7,3	1 830 617,1	1 211 575,6
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	7,4	37 399,8	35 605,8
19	Производные финансовые обязательства	1205	7,5	6 427,6	7 090,5
20	Прочие обязательства	1206	7,6	64 810,6	15 071,2
21	ВСЕГО обязательства	120		2 454 244,5	1 445 811,0
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211	12,1	261 380,0	261 380,0
24	Эмиссионный доход	1212		-	-
25	Резервный фонд	1213	12,2	19 179,3	13 069,0
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	12,3	35 531,9	18 590,3
27	Накопленная прибыль	1215	12,4	49 502,3	8 771,7
28	ВСЕГО капитал				

Наш фармат

У МІНСКУ КАРАНАВАЛІ ВЯСНУ

Адзін з самых яркіх і адметных праектаў студэнцкага жыцця — XXIII міжнародны конкурс грацы і акцёрскага майстэрства «Каралева Вясна» — сёлета прайшоў як ніколі маштабна. Упершыню арганізатары, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, зладзілі папярэдні кваліфікацыйны абдор з больш чым 60 заявак ад прэтэндэнтаў на карону. У фінал рэспубліканскага абдору прайшлі толькі лепшыя з лепшых — 15 дзяўчат з усіх абласцей Беларусі, якія ўжо атрымалі тытулы каралеў прыгажуні ў сваіх ВНУ і на рэгіянальных этапах конкурсу.

Адметнасць гэтага конкурсу ў тым, што для яго ўдзельніцаў важная не толькі вонкавая прыгажосць, але таксама інтэлектуальны і творчы здольнасці, грацыя, артыстызм, камунікабельнасць і ўменне стасавацца з аўдыторыяй, веданне этыкету, пачуццё гумару, а таксама актыўнасць у грамадскім жыцці — удзел у разнастайных маладзёжных праектах і праграмах. Таму «студэнтка, актывістка і проста прыгажуня» — гэта менавіта пра «Каралеву Вясну». Каб адпавядаць высокаму званню, акрамя традыцыйных фотасесій і пра-

цы са стылістамі і візажыстамі, прымеркі разнастайных убораў, падрыхтоўкі творчых нумароў і рэпетыцыі дэфіле, дзяўчатам спатрэбілася праявіць кемліваць, шырыню кругагляду і веданне замежных моў. Бо для фінальнага шоу, якое адбылося 10 красавіка ў Нацыянальнай бібліятэцы, арганізатары прымалі на мове патрэнай краіны — фінскай, італьянскай... Не менш відэаўважэння атрымалася і творчае спабодніцтва: абсалютная большасць удзельніц дамаглася стравала ўласную грацыю і пласціку ў танцавальных нумарах.

Найбольшае прадстаўніцтва ў беларускім фінале «Каралева Вясны» мелі сталіца і Брэстчына, але фартуна усміхнулася другаконкурсніцы з Віцебска. Пераможца журы, у склад якой увайшла прадстаўніца БРСМ, мадэльнага бізнесу, папулярныя артысты, спартсмены, тэлеведучыя, пераможцы конкурсу мінулых гадоў, пасля доўгіх дэбатаў аддалі ура-

дзэнцы Оршы Ганне Мядзелец. Дзяўчына вучыцца на эканамічным факультэце Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага інстытута, акрамя вучобы, захапляецца танцамі, з дзяцінства выступае на сцэне і жыве па прынцыпе «Усё, што ні робіцца — да лепшага!». Дарэчы, для Ганны цяперашні тытул далёка не першы: яна ўжо станавілася «Міс Універсітэт 2013», «Міс Умешка» і «Міс Тэлебачанне» гарадскога конкурсу «Міс Віцебск-2013», а сёлета перамагла ў Віцебскім рэгіянальным конкурсе «Каралева Вясна-2014».

Разам з Ганнай права прадстаўляць Беларусь у фінале міжнароднага конкурсу «Каралева Вясна-2014», які ўпершыню пройдзе ў Расійскай Федэрацыі, атрымалі яшчэ дзве прыгажуні: першая віцэ-міс Марына Цундэр, студэнтка 3-га курса юрыдычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта іма Пушкіна, і другая віцэ-міс Настася Капціц, трэйкаўскага факультэта прад-прымальніцтва і кіравання Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага ўніверсітэта. Канкурэнцыйнае беларускае прыгажунства складаецца з 10 краін, у тым ліку з Расіі, Арменіі, Кітая.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ

Беларускі этап міжнароднага конкурсу прыгажосці сярод студэнтаў выйграў другаконкурсніца з Віцебска



Усходні гараскоп на тыдзень

АВЕН. На першы план могуць выйсці асабістыя справы і пытанні, звязаныя з сям'ёй. Гэта зойме амаль увесь ваш час і думкі, не выключаны складанасці ў прыняцці канкрэтных рашэнняў. У дзелавой сферы ўкладанне сродкаў у доўгатэрміновыя праекты і арганізацыйныя мерапрыемствы, якія маюць за мэта абнаўленне справы, прынесу станоўчыя вынікі.

ЦЯЛЕЦ. Па магчымасці паспрабуйце звесці аб'ём працы да разумнага мінімуму і адпачыць. На пачатку тыдня неабходна сабраць волю ў кулак — важная справа запатрабуе рэдкай засяроджанасці і хуткасці дзеянняў. Дазвольце сабе расслабіцца, рызыкуючы ўпусціць унікальны шанец. Падчас ліквідацыі дробных непаладак і навядзення чысціні ў доме будзеце асцярожныя пры працы з колючымі, рэжучымі прадметамі, якія могуць заваліцца з вялікай вышыні.

БЛІЗНЯТЫ. Спраў будзе дастаткова, але спыняцца на дзясяткі не варта. На працы магчымы перагрузкі разам з завышанымі патрабаваннямі начальства і, які вынік, змены ў прафесійнай сферы. Пра сваю бліжэйшую будучыню дзяўдзетка паклапаціцца ўжо зараз. У аўторак будзеце вельмі асцярожнымі, бо вас могуць паспрабаваць спакусіць і падмануць.

РАК. Мабілізуйце свае сілы ў калектыўнай дзейнасці і цікавых праектах, і вас будзе ча-

каць поспех. Зараз лёгка зможаце стаць лідарам і арганізатарам. Далучэнне памылкі старэйшага выпраўляе своечасова і не раздражняецца па дробязях. Да палпрых затрымках на працы дзяўдзетка паставіцца па-філасофску. Чым больш стрыманымі вы будзеце, тым лягчэй стане канструктыўна падыходзіць да вырашэння ўсіх праблем і задач. Паспрабуйце да пяціці прычыны свае амбіцыі, інакш непрыемнасці падліплююць там, дзе вы іх зусім не чакаеце.

ЛЕУ. Пажадана дакладна прадумаць план дзеянняў на тыдзень і не расходваць каштоўную энергію марна. Аўторак стане спрыяльным днём, у які дазваляецца азнаёміць начальства з вашымі ідэямі. А вясце ў сярэдзі абстаноўка на працы можа нечакана напаліцца, таму ў гэты дзень паспрабуйце не планавачы важных мерапрыемстваў. Неабходна далёка прадумаць далейшыя ўзаемаадносіны з партнёрамі, улічваючы, што не ўсе з іх гатовыя цалкам пагадзіцца з вашымі рашэннямі.

ДЗЕВА. Можаче смела пашыраць сферу ўплыву ў любой цікавай вам галіне, але пазбягайце займацца тым, да чаго катэгорычна не ляжыць душа. У чацвер і пятніцу залішне хвалювацца з-за дзей, якія адбываюцца, не варта, усё павінна скласціся найлепшым чынам. Субота абяцае быць вельмі ўдалым днём, можна дазволіць сабе забыцца на ўсе праблемы, аднацца сумныя думкі і настроі на лепшае. У нядзелю ёсць

верагоднасць стаць удзельнікам цікавых падзей.

ШАЛІ. Тыдзень надзвычай удавы для ўвасаблення ў жыццё ідэй і планаў, але без выпраўлення дробных недакладнасцяў ісіці наперад будзе немагчыма, таму спатрэбіцца цярпенне і аб'ектыўнасць у дачыненні да сябе. Справіцца з гэтай задачай будзе не так ужо і лёгка, бо душа стане адчайна рвацца наперад, не жадаючы чакаць, пакуль рукі даробяць неабходныя дробязі. Магчыма, што дзяўдзетка даказваць навакольным сваю незаменнасць, але дэманстраваць гаварыцца пры гэтым не варта. У некаторых сітуацыях наступальная тактыка можа спрыяць поспеху, толькі з ёй важна не перастарацца.

СКАРПІЁН. Дзяўдзетка прымае адказныя рашэнні, але спачатку неабходна падумаць, і толькі потым пачынаць дзейнічаць. Толькі так вы не дапусціце памылкаў. З'явіцца магчымасць для максімальна паспяховага рэалізацыі задуманага. Верагодна неадназначная сітуацыя ва ўзаемаадносінах з дзелавымі партнёрамі; таму, калі вы яшчэ не дасягнулі прафесійнага майстэрства, шукайце варыянты павысіць свой узровень у гэтай сферы. У бліжэйшыя дні можна паспрабаваць змяніць у жыцці тое, што вас не задавальняе, аднак падкрэслена разлік перамам і адкрытай канфрантацыі варта пазбягаць.

СТРАЛЕЦ. Аўторак і сярэдадзі дапамогуць наладзіць гармонію ў адносінах з начальствам. Якімі

бываюць ні былі спакусы, у пачатку тыдня непажадана адхіліцца ад вызначаных мэтай. Можна з'явіцца жаданне быць пераможца ўсёй, і для гэтага вы будзеце мець усе шанцы, але ў некаторых сітуацыях пажадана праўляць такт і цярпенне. Калегі па працы і сябры гэта ацэняць.

КАЗЯРОК. Першая палова тыдня будзе больш удавай, чым другая. Калі не будзеце ўпадаць у крайнасці, перад вамі адкрыюцца вялікія прафесійныя і творчыя перспектывы, таму зараз неабходна разабрацца са сваімі эмоцыямі і навучыцца іх кантраляваць. Абавязкова прывядзіце дакументы ў парадак і не забывайце, што усё таёмнае можа калі-небудзь стаць з'яўным.

ВАДАЛЕЙ. Паспрабуйце акучна ў працу, каб разабрацца з назлапанымі справамі. Не правакуйце сваімі выказваннямі і дзеяннямі незадаволенасць навакольных, майце на ўвазе, што за свае старыя ўчынкы дзяўдзетка адказвае. Рабіце для іншых цяпер толькі тое, што зрабілі б і для сябе, пераабліваць рэчаіснасць і займацца самападманам не варта.

РЫБЫ. Не варта абмяжоўваць сябе ў зносінах, бо падобнае баўленне часу пойдзе выключна на карысць. У многіх прадстаўнікоў знака ў прафесійнай дзейнасці можа адбыцца нечаканы пераворот з прыёмнымі наступствамі. У чацвер тых, хто займаецца дакладнымі навукамі, чакае поспех. Не выключана, што ў канцы тыдня дзяўдзетка заняцца арганізацыйнымі справамі.

Беларусы ў Нарвегіі. Як гэта было

Хакейна зборная правяла таварыскія паядынкі ў Лілехамеры

Да пачатку хакейнай падзеі года — чэмпіянату свету ў Мінску — засталася чатыры тыдні. Зборныя розных краін праводзяць свае апошнія кантрольныя спарынгі ў рамках падрыхтоўкі да сусветнага першынства.

На мінулым тыдні хакеісты зборнай Беларусі прынялі ўдзел у турніры Еўрачэлендж, які праходзіў у нарвежскім Лілехамеры. Галоўны трэнер зборнай Глен Хэнлан выклікаў у каманду наступных гульцоў: А. Гарошку, Я. Нагачова, А. Філіпчына, М. Стасенку, І. Усеньку, У. Дзянісаву, А. Антонава, С. Стаса. Нападаючыя: А. Сцяпану, Я. Кавыршын, А. Угараў, Д. Мясла, М. Осіпаў, Я. Саламонаў, А. Яфіменка, С. Дрозд, П. Мусіенка, А. Елісеенка, А. Волкаў, Я. Даданова. У турніры ў Нарвегіі таксама былі задзейнічаны ватары Кевін Лаланд і Віталь Коваль.

У першым матчы падапечныя Глена Хэнлана саступілі нарвежцам 1:2. Гульня атрымалася роўнай, зыход матча вырашыўся толькі ў апошніх хвілінках. Адзіную шайбу ў складзе нашай зборнай закінуў Андрэй Сцяпану. Вароты ў першай гульні з нарвежцамі абараняў Віталь Коваль. Пасля паядынку трэнер беларусаў адзначыў, што гульцам па-ранейшаму неабходна ўзмоцнена працаваць над рэалізацыяй момантаў і гульні ў большасці.



Другая сустрэча адбылася праз дзень, і зноў беларусы саступілі нарвежцам адну шайбу — 2:3. На гэты раз нашу зборную падвалі выдаленні ў канцы паядынку. Нарвежцы, скарыстаўшыся колькасцай перавагай, вырашылі зыход гульні і нанеслі другое гасцявое паражэнне зборнай Беларусі. У варотах гэты паядынак правёў Кевін Лаланд, шайбы на рахунку Яўгена Даданова і Мікіты Осіпава.

Пасля заканчэння матча галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Глен ХЭНЛАН падвёў вынік таварыскіх гульняў у Нарвегіі: «Калі не браць у разлік снежаньскі турнір у Аросе, дзе ў нас быў вельмі моцны склад, сённяшні матч, напэўна, лепшы з усіх, што мы правялі ў ходзе турніраў гэтага сезона. Дамагаўся ад хлопцаў, асабліва з экстралігі, большай смеласці ў барацьбе. Яны не павінны цсюцца спіной да сваіх варот, абавязаны напінтаць вастрыню ў чужых. І сёння гэта даўгім адрэзкамі ўдавалася вельмі надрадна. Што ж да вынікаў абодвух матчаў, то, прывязі мы сюды наймацнейшы склад, я, вядома, быў бы засмучаны такім вынікам. Але паколькі першапачаткова гэта была практыка для рэзервістаў, засмучэнне не такое вялікае. Спадзяюся, яны засвоілі гэты ўрок правільна».

Наступныя матчы нацыянальнай зборнай Беларусі правядзе са зборнай Швейцарыі. Плануецца, што да дружбы далучацца Аляксей Калужны, браты Касціцкіны, Канстанцін Кальдоў і Андрэй Мезін. Не выключана магчымасць таго, што ў камандзе з'явіцца Сяргей Дзямагін (зараз ён праходзіць рэабілітацыю пасля аперацыі на насавой перагародцы). У зборнай Глен Хэнлан таксама чакае Андрэй Стаса і Аляксандра Кітарава, яны не змаглі прыняць удзел у спарынгах з нарвежцамі з-за траўмаў.

У той час як асноўная каманда праводзіла паядынкі ў Нарвегіі, другая зборная Беларусі, укамплектаваная ў асноўным гульцамі хакейнага клуба «Нёман», згуляла дзве таварыскія гульні са зборнай Польшчы. У абодвух паядынках беларусы пацярпелі паражэнне.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Даты	Падзеі	Людзі	
1452 год — нарадзіўся Леанарда да Вінчы, італьянскі мастак. Стваральнік «Тайнай вачыры» і «Джаконды». Віртуозны лірык. Скульптар, архітэктар, пісьменнік. Амаль усе свае працы Леанарда пісаў сваёй рукою, таму што быў амбідэкстрам — чалавекам, у якога аднолькава развіты абодва палшар'і галаўнога мозга. Многія свае думкі Леанарда зашыфравуваў, каб яго ідэі раскрываліся паступова, па меры таго, як чалавецтва да іх «наспее». Вынаходнік пісаў неверагодна дробнымі літарамі, ды яшчэ і справа налева. Да таго ж усе літары пераварочываў у лютэрскавым адлюстраванні. Пры жыцці да Вінчы не надрукаваў ніводнага радка з напісанага, хоць у запісах пастаянна звяртаўся да ўяўнага чыгача. Леанарда да Вінчы — загадка, яшчэ не разгаданага да канца.	1912 год — пасля сутыкнення з айцэбсерам у Паўночнай Атлантыцы затанула найбуйнейшае пасажырскае судна пачатку XX ст. «Тытанік», пабудаванае на брытанскіх верфях «Харланд энд Вулф». З 2200 пасажыраў і членаў каманды ў катастрофе загінулі больш за 1500 чалавек. Абломкі гіганцкага судна выявілі ў 1985 годзе на дне Атлантыкі каля вострава Ньюфаўндленд на глыбіні амаль 4 тысяч метраў эфеўндыцы пад кіраўніцтвам амерыканскага даследчыка Роберта Баларда.	1952 год — нарадзіўся (горад Мінск) Ігар Іванавіч Ганчаронак, беларускі фізік, доктар фізіка-матэматычных навук (1997), прафесар (2001), спецыяліст і вучоны ў галіне кіравання. Аўтар навуковых прац па нелінейнай фізіцы і кіраванні ў сацыяльных сістэмах. Прапанаваў новыя метады кіравання святлом, менеджменту вышэйшай школы.	
14 красавіка	Яны здольны зразумець сябе толькі праз адносіны да іншых. Яны гатовы з лёгкасцю павярнуцца на 180°, калі іх пункт гледжання хоць у чым-небудзь не задавальняе навакольных. Пры гэтым яны любяць заставацца незалежнымі, не кідаюцца бяздумна ў які-небудзь калектыв, маюць пачуццё гумару, не бяцца выказваць свае думкі. У асабістым жыцці стараюцца быць адкрытымі і цярлівымі, з любімага чалавека робяць куміра, лічаць яго ўнікальнай асобай, са сваімі думкамі і пачуццямі. Іх сімвал — упэўненасць, якая папярэджвае ад эгаізму, стрымлівае запал і дапамагае вызначыць прычыны, ад якіх не след адмаўляцца ці адступаць.	Сёння дзень такі — ВІШНЮЦЬ РЫБАК! Пятнаццаць вяснаў з 60 наш паважаных Мікалай Рыгоравіч ВАЙТУХОВІЧ адлаў СВК «Нарутавічы», якім кіруе і сёння. Няхай Ваш палетаж жыцця будзе шчодрым на ўраджаі і ў далейшым.	Ветэрану-аграшніку — 60! Ад шчырага сэрца вішню старшыню праўлення СВК «Нарутавічы» Мікалая Рыгоравіча ВАЙТУХОВІЧА з юбілеем. Няхай гэтая адказная пасада адкрые Вам новыя гарызонты ў жыцці. З навагай, Сяргей Сяргеевіч ГІННСКІ, дырэктар КУПН «Бярозарайгасрасін». УНП 200022689

СЁННЯ

Месяц
Поўня ў 10.42.
Месяц у сусор'і Шаляў.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	6.09	20.11	14.02
Віцебск	5.56	20.03	14.07
Магілёў	5.59	20.01	14.02
Гомель	5.59	19.55	13.56
Гродна	6.25	20.25	14.00
Брэст	6.29	20.23	13.54

Імяніны
Пр. Палікарпа, Рыгора, Ціта, К. Анастасія, Базыля, Вацлава, Цэзара.

ЗАЎТРА

Геамагнітныя ўзрушэнні

ВІЦЕБСК 749мм рт.ст. +1...+3°C
ГРОДНА 755мм рт.ст. +2...+4°C
МІНСК 745мм рт.ст. +4...+6°C
МАГІЛЕЎ 747мм рт.ст. +3...+5°C
БРЭСТ 754мм рт.ст. +2...+4°C
ГОМЕЛЬ 751мм рт.ст. +2...+4°C

ВАРШАВА +8...+10°C
КІЕЎ +11...+13°C
РЫГА +8...+10°C
ВІЛЬНЮС +8...+10°C
МАСКВА +12...+14°C
С.-ПЕЦЯРБУРГ +8...+10°C

...у суседзях

Абазначэнні:
■ — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
■ — невялікія геамагнітныя узрушэнні
■ — слабая геамагнітная бура

УСМІХНЕМСЯ

Пахудзець да вясны не атрымалася. Раскармімо мужа, згуляю на кантрасце.

На пасту ДАІ спыняюць машыну і аглядаюць багажнік. У багажніку — набор з 10 велізарных нажоў.

Даішнік:
— Навошта вам столькі халоднай зброі?
Кіроўца:
— Я жанглер, працую ў цырку, жанглірую нажамі.
Даішнік:
— Не веру, кажажыце.
Кіроўца становіцца на ўзбочыне дарогі і пачынае жангліраваць нажамі.
У машыне, якая праязджала міма, вадзіцель кажа жонцы:
— Дзякуй Богу, я піць кінуў. Глядзі, якія тэсты выдумалі!

Лажу я ў стозе сена і пўным месцам адчуваю, што вільі трэба захоўваць нека па-іншаму...

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЙНАСЬ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРПЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалайавіч**

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯЧУК, А. ЛЯХОВІЧ (першы намеснік дырэктара), Н. РАСКОЛЬКА, С. РАСКОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКА (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (гэл./факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распушчэнняў — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, аддзячэння за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самікараванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродна: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31, на Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zvyazda.by; ПРІЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zvyazda.minsk.by, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zvyazda.by (для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя на сваіх меркаваннях адбірае і публікуе адрэдаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдаваная ў Рэспубліканскім унітарным прапрадукцывым «Выдавецтва «Беларускі Дом друку» ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 21.707. Індэкс 63850. Зак. № 1560.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 красавіка 2014 года.